

ЗВ'ЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б)Б, ЦВКіСНК БССР

№ 109 (6086) 15 мая 1938 г., нядзеля ЦАНА 10 КАП.

ДА ГАРАДСКІХ І РАЁННЫХ ПАРТКАНФЕРЭНЦЫЙ

У пераважнай большасці пярвочных партарганізацый КП(б)Б прайшлі справядліва-выбарчыя сходы. Сходы з'явіліся сапраўднай большавіцкай школай палітычнага выхавання членаў і кандыдатаў партыі. Партыйныя кіраўнікі і кожны камуніст здавалі сур'ёзны палітычны экзамен у здольнасці на справе ажыццяўляць лінію партыі і яе Сталінскага Цэнтральнага Камітэта.

Справядліва-выбарчыя сходы прайшлі на высокім ідэяна-палітычным узроўні, пры вялікай актыўнасці камуністаў. Разгортваліся глыбокая, усебаковая крытыка і самакрытыка, члены партыі намачалі шляхі далейшага ўдзельнага партыйна-палітычнай работы пярвочных партарганізацый.

Прайшоўшы сходы паказалі, наколькі вырас ідэяна-палітычны ўзровень камуністаў і павялічыліся іх патрабаванні да сваіх кіраўнікоў. Справядліва-выбарчыя кампаніі садзейнічалі яшчэ большаму павышэнню большавіцкай пільнасці членаў і кандыдатаў партыі.

У склад новых парткомаў і партарганізацый лепшымі, правярэнымі камуністамі, выпрабаванымі ў барацьбе з ворагамі народа, да стані аднаго справе партыі Леніна—Сталіна, справе народа, нашай радзіме.

Раённая партыйная сходы і партыйныя канферэнцыі адбыліся ў Старадарожскім, Пухавіцкім, Рудзенскім і Менскім раёнах. Сёння пачынаецца гомацкая гарадская партыйная канферэнцыя. Хутка пачнуцца раёныя сходы і канферэнцыі ў іншых раёнах.

Партыйныя арганізацыі Беларусі прыходзяць да гарадскіх і раённых партканферэнцый, да раённых партыйных сходаў яшчэ больш агуртаванымі вакол Сталінскага Цэнтральнага Камітэта і правалара працоўных усёго свету вялікага Сталіна, здольнымі выканаць усе гаспадарча-палітычныя задачы, што стаяць перад намі краінай на сучасным этапе сацыялістычнага будаўніцтва. Гарадскія і раёныя партыйныя канферэнцыі і сходы павінны падсёгнуць вынікі той работы, якую прарабіла кожная гарадская і раённая партарганізацыя на ўсіх галінах палітычнай, гаспадарчай і культурнай дзейнасці раёна.

Прайшоўшы год азнаменаваўся небылым поспехам у развіцці нашай краіны. Ленінска-сталінскае нацыянальна-палітычнае аб'ядноўленне вельмі росквіт Савецкай Беларусі, аб'ядноўленае беларускаму народу культурнае і замочнае жыццё. БССР з'яўляецца квітнеючай індустрыяльна-аграрнай рэспублікай, магутным фарпостам на заходніх рубяжках Савецкага Саюза, а таму большавік КП(б)Б павінен асабліва пампаць уважанне таварыша Сталіна аб капіталістычным акружэнні.

«Пакуль існуе капіталістычнае акружэнне, будучы існаваць у нас шкідлікі, шпіённы, дыверсійны і забойны, засылаемыя ў нашы тылы агентамі замежных дзяржаў», гаворыць таварыш Сталін. Гэтае ўказанне правалара павінны памятаць большавікі Савецкай Беларусі, маючы ў асяродку фашысцкай Польшчы. Партыя разграміла асіныя гнёды траціцкі-бухарынскіх бандэтаў, гэтых злейшых ворагаў народа, і правяла вялікую работу па ачышчэнню сваіх радоў ад класава-воражых элементаў. Але на гэтым сувакоўвацца не гэта.

Падыходзячы да гарадскіх і раённых партканферэнцый і сходаў партарганізацый павінны мабілізаваць увагу камуністаў па павышэнню класавай пільнасці, на барацьбу за ліквідацыю выніжкаў шкідніцтва.

«Вядомы кіруючы партыйны орган неабходна правесці пад знакам далейшага ўзмацнення ўдзельнага партыйна-палітычнай работы, умацавання сувязі партарганізацый з масамі і палітычнага выхавання палітычна-гаспадарчых задач, што стаяць перад партарганізацыямі». (З пастановы ЦК РКП(б) аб выбарах кіруючых партарганізацый).

Гарадскія і раёныя партканферэнцыі і райпартсходы прыходзяць у час, калі беларускі народ прыступіў да выбараў у Вярхоўны Совет БССР. Большавікі Беларусі праводзяць гэту кам-

панію, накіраваўшы вялікі вопыт агітацыйна-прапагандаўскай работы ў масах у часе выбараў у Вярхоўны Совет БССР. Гэты вопыт павінен быць аб'ядноўлен партыйнымі арганізацыямі і скарыстан у правядзенні кампаніі па выбарах Вярхоўнага Савета БССР.

За мінулы год да кіраўніцтва партыйнай, савецкай, гаспадарчай і грамадскай работай прыйшлі новыя кадры партыйных кіраўнікоў. Па Палескай вобласці в 37 пярвочных партарганізацый у 8-мі выбарах таварышам, упершыню прышоўшым на партыйную работу, 3 177 партаргаў новавыбраных налічваецца 57 чалавек; па Менскай вобласці, па напярочных вестках, у 323 пярвочных партарганізацыйных новых сакратароў парткомаў выбрана 16 і партаргаў — 76 чалавек.

Маладыя кадры партыйных кіраўнікоў, упершыню прышоўшыя на кіруючы партыйнай работы, патрабуюць штодзённай дапамогі, клопатлівага і ўдумлівага кіраўніцтва. На вялікі жаль, многія райкомы і гаркомы партыі не працягваюць належных клопатаў аб новых партыйных кадрах. Не гаворачы ўжо аб сакратарах, нават і структуры гэтых партарганізацый не ведаюць пярвочных партарганізацый, не аказваюць ім патрэбнай дапамогі.

На праходзіўшых справядліва-выбарчых сходах члены партыі заслужана крытыкавалі большасць райкомаў і гаркомаў за іх адарванасць ад мас, за слабую дапамогу пярвочным партарганізацыям у іх рабоце, за тое, што райкомы не цікавіліся штодзённым жыццём партарганізацый, слаба кіравалі агітацыйна-прапагандаўскай работай, работай з камсамолам, са спачувачымі і т. д.

Задача гарадскіх, раённых партыйных канферэнцый і сходаў заключаецца ў тым, каб на аснове большавіцкай крытыкі і самакрытыкі падрабозна абмеркаваць недахопы работы гаркомаў і райкомаў і намясціць практычныя меры па палітычнаму ўсёй арганізацыйнай і партыйна-палітычнай работы.

Асаблівай увагі заслугоўвае становішча работы з камуністамі-агінёцкімі ў сельскіх раёнах. Раёны Добрушскі, Лагойскі, Камарнскі і іншыя не звяртаюць увагі на камуністаў-агінёцкіх, якіх у большасці прадстаўляюць самі сабе; яны не займаюцца ў школах партасветы, ім не аказваюць неабходна дапамогу ў павышэнні ідэяна-палітычнага ўзроўню.

Асабліва важная задача стаяць перад партарганізацыямі пагранічных раёнаў па ўмацаванні партыйнымі кадрамі пагранічнай паласы і перад усёй КП(б)Б — па ўмацаванні абарончай работы сярод рабочых і калгаснікаў рэспублікі. Гэтае пытанне павінна заняць цэнтральнае месца ў рабоце гарадскіх і раённых партканферэнцый і райпартсходаў.

Не менш важныя задачы стаяць перад партарганізацыямі ў справе правядзення веснавой сяўбы і мабілізацыі мас на барацьбу за сталінскае ўраджай. Ні на адну мінуту не гэта забываць уважанне таварыша Сталіна аб тым, што палітыка і гаспадарка не падзяляюцца. Складанне партыйна-палітычнай работы з выкананнем гаспадарчых задач павінна быць наладжана ў аснову работы партарганізацый і кожнага партыйнага кіраўнікі.

Прамы аб'яваў партыйных арганізацый кожнага раёна—сапраўднаму ўзначальніку сацыялістычнае спароніцтва рабочых і калгаснікаў, падтрыманне вытворчому ініцыятыву перадавых людзей, дабіцца поўнага выканання вытворчых планаў прадпрыемстваў і дзяржаўных планаў кожным калгасам, калгаснікам, аднаасобнікам.

Выбарам у раёныя і гарадскія камітэты стойкіх большавікоў, непахісных левіцкаў-сталінцаў, беззаветна адданых справе партыі, бізлігасных да ворагаў народа. Правядзем раёныя сходы і партканферэнцыі так, каб партарганізацыя КП(б)Б яшчэ вышэй узняла сваю ўзброенасць у барацьбе за паспяховае вырашэнне стаячых перад намі задач, у барацьбе за далейшае ўмацаванне магутнасці нашай вялікай сацыялістычнай радзімы.

Мітынгі ў Тбілісі. Сёння пасля заканчэння работы ў дзённых аменах прадпрыемстваў у ўсім кванці горада ў цэнтры пачалі сіджацца калонныя даманстрантаў.

300 тысяч працоўных Тбілісі рамясціліся на плянх Закаўказскай Федэрацыі і прылягаючых да яго вуліцах.

Мітынг-дыманстрацыя, прысвечаную выбарам у Вярхоўны Совет Грузінскай ССР, алярыў выконваючы абавязкі старшын Тбіліскага савета тав. Гішчані.

— Працоўным Тбілісі, сказаў ён, вы павіны влічы гонар. Таварыш Сталін і Молатаў паведамілі аб сваёй годзе балатравацца ў выбарчых акругах г. Тбілісі.

Радасна і шчасліва аказаная увага, працоўныя Тбілісі аб'яваваюцца

яшчэ вышэй падняць неперомжны оцг партыі Леніна—Сталіна, яшчэ цаней згуртаваць свае рады ў непарушным блоку камуністаў і беспартыйных.

Прамовы іншых аратараў тасама былі прасякнуты гарачай любоўю да вялікага Сталіна і яго бліжэйшага саратніка таварыша Молатава.

З яракай прамоваю выступіў сакратар ЦК КП(б) Грузія тав. Берыя.

Ён гаварыў аб той вельмі радасці, якую перажывае шчаслівы грузінскі народ, атрымаўшы вестку аб годзе саратніка таварыша Сталіна і яго вернага саратніка таварыша Молатава балатравацца ў выбарчых акругах горада Тбілісі.

300-тысячны мітынг аярнуўся да таварышаў Сталіна і Молатава з прывітальна тэлеграмамі.

300-тысячны мітынг у Тбілісі рамясціліся на плянх Закаўказскай Федэрацыі і прылягаючых да яго вуліцах.

Мітынг-дыманстрацыя, прысвечаную выбарам у Вярхоўны Совет Грузінскай ССР, алярыў выконваючы абавязкі старшын Тбіліскага савета тав. Гішчані.

— Працоўным Тбілісі, сказаў ён, вы павіны влічы гонар. Таварыш Сталін і Молатаў паведамілі аб сваёй годзе балатравацца ў выбарчых акругах г. Тбілісі.

Радасна і шчасліва аказаная увага, працоўныя Тбілісі аб'яваваюцца

яшчэ вышэй падняць неперомжны оцг партыі Леніна—Сталіна, яшчэ цаней згуртаваць свае рады ў непарушным блоку камуністаў і беспартыйных.

Прамовы іншых аратараў тасама былі прасякнуты гарачай любоўю да вялікага Сталіна і яго бліжэйшага саратніка таварыша Молатава.

З яракай прамоваю выступіў сакратар ЦК КП(б) Грузія тав. Берыя.

Ён гаварыў аб той вельмі радасці, якую перажывае шчаслівы грузінскі народ, атрымаўшы вестку аб годзе саратніка таварыша Сталіна і яго вернага саратніка таварыша Молатава балатравацца ў выбарчых акругах горада Тбілісі.

300-тысячны мітынг аярнуўся да таварышаў Сталіна і Молатава з прывітальна тэлеграмамі.

300-тысячны мітынг у Тбілісі рамясціліся на плянх Закаўказскай Федэрацыі і прылягаючых да яго вуліцах.

Мітынг-дыманстрацыя, прысвечаную выбарам у Вярхоўны Совет Грузінскай ССР, алярыў выконваючы абавязкі старшын Тбіліскага савета тав. Гішчані.

— Працоўным Тбілісі, сказаў ён, вы павіны влічы гонар. Таварыш Сталін і Молатаў паведамілі аб сваёй годзе балатравацца ў выбарчых акругах г. Тбілісі.

Радасна і шчасліва аказаная увага, працоўныя Тбілісі аб'яваваюцца

яшчэ вышэй падняць неперомжны оцг партыі Леніна—Сталіна, яшчэ цаней згуртаваць свае рады ў непарушным блоку камуністаў і беспартыйных.

Прамовы іншых аратараў тасама былі прасякнуты гарачай любоўю да вялікага Сталіна і яго бліжэйшага саратніка таварыша Молатава.

З яракай прамоваю выступіў сакратар ЦК КП(б) Грузія тав. Берыя.

Ён гаварыў аб той вельмі радасці, якую перажывае шчаслівы грузінскі народ, атрымаўшы вестку аб годзе саратніка таварыша Сталіна і яго вернага саратніка таварыша Молатава балатравацца ў выбарчых акругах горада Тбілісі.

300-тысячны мітынг аярнуўся да таварышаў Сталіна і Молатава з прывітальна тэлеграмамі.

300-тысячны мітынг у Тбілісі рамясціліся на плянх Закаўказскай Федэрацыі і прылягаючых да яго вуліцах.

Мітынг-дыманстрацыя, прысвечаную выбарам у Вярхоўны Совет Грузінскай ССР, алярыў выконваючы абавязкі старшын Тбіліскага савета тав. Гішчані.

— Працоўным Тбілісі, сказаў ён, вы павіны влічы гонар. Таварыш Сталін і Молатаў паведамілі аб сваёй годзе балатравацца ў выбарчых акругах г. Тбілісі.

Радасна і шчасліва аказаная увага, працоўныя Тбілісі аб'яваваюцца

яшчэ вышэй падняць неперомжны оцг партыі Леніна—Сталіна, яшчэ цаней згуртаваць свае рады ў непарушным блоку камуністаў і беспартыйных.

Прамовы іншых аратараў тасама былі прасякнуты гарачай любоўю да вялікага Сталіна і яго бліжэйшага саратніка таварыша Молатава.

З яракай прамоваю выступіў сакратар ЦК КП(б) Грузія тав. Берыя.

Ён гаварыў аб той вельмі радасці, якую перажывае шчаслівы грузінскі народ, атрымаўшы вестку аб годзе саратніка таварыша Сталіна і яго вернага саратніка таварыша Молатава балатравацца ў выбарчых акругах горада Тбілісі.

300-тысячны мітынг аярнуўся да таварышаў Сталіна і Молатава з прывітальна тэлеграмамі.

300-тысячны мітынг у Тбілісі рамясціліся на плянх Закаўказскай Федэрацыі і прылягаючых да яго вуліцах.

Мітынг-дыманстрацыя, прысвечаную выбарам у Вярхоўны Совет Грузінскай ССР, алярыў выконваючы абавязкі старшын Тбіліскага савета тав. Гішчані.

— Працоўным Тбілісі, сказаў ён, вы павіны влічы гонар. Таварыш Сталін і Молатаў паведамілі аб сваёй годзе балатравацца ў выбарчых акругах г. Тбілісі.

Радасна і шчасліва аказаная увага, працоўныя Тбілісі аб'яваваюцца

яшчэ вышэй падняць неперомжны оцг партыі Леніна—Сталіна, яшчэ цаней згуртаваць свае рады ў непарушным блоку камуністаў і беспартыйных.

Прамовы іншых аратараў тасама былі прасякнуты гарачай любоўю да вялікага Сталіна і яго бліжэйшага саратніка таварыша Молатава.

З яракай прамоваю выступіў сакратар ЦК КП(б) Грузія тав. Берыя.

Ён гаварыў аб той вельмі радасці, якую перажывае шчаслівы грузінскі народ, атрымаўшы вестку аб годзе саратніка таварыша Сталіна і яго вернага саратніка таварыша Молатава балатравацца ў выбарчых акругах горада Тбілісі.

300-тысячны мітынг аярнуўся да таварышаў Сталіна і Молатава з прывітальна тэлеграмамі.

300-тысячны мітынг у Тбілісі рамясціліся на плянх Закаўказскай Федэрацыі і прылягаючых да яго вуліцах.

Мітынг-дыманстрацыя, прысвечаную выбарам у Вярхоўны Совет Грузінскай ССР, алярыў выконваючы абавязкі старшын Тбіліскага савета тав. Гішчані.

— Працоўным Тбілісі, сказаў ён, вы павіны влічы гонар. Таварыш Сталін і Молатаў паведамілі аб сваёй годзе балатравацца ў выбарчых акругах г. Тбілісі.

Радасна і шчасліва аказаная увага, працоўныя Тбілісі аб'яваваюцца

яшчэ вышэй падняць неперомжны оцг партыі Леніна—Сталіна, яшчэ цаней згуртаваць свае рады ў непарушным блоку камуністаў і беспартыйных.

Прамовы іншых аратараў тасама былі прасякнуты гарачай любоўю да вялікага Сталіна і яго бліжэйшага саратніка таварыша Молатава.

З яракай прамоваю выступіў сакратар ЦК КП(б) Грузія тав. Берыя.

Ён гаварыў аб той вельмі радасці, якую перажывае шчаслівы грузінскі народ, атрымаўшы вестку аб годзе саратніка таварыша Сталіна і яго вернага саратніка таварыша Молатава балатравацца ў выбарчых акругах горада Тбілісі.

300-тысячны мітынг аярнуўся да таварышаў Сталіна і Молатава з прывітальна тэлеграмамі.

МАЦНЕЕ СТАЛІНСКАЯ ДРУЖБА НАРОДАУ

БЕЛАРУСКІ НАРОД ПАДЗЯЛЯЕ ВЯЛІКУЮ РАДАСЦЬ БРАЦКАГА ГРУЗІНСКАГА НАРОДА З ПОВАДУ ЗГОДЫ ТАВАРЫШАў СТАЛІНА І МОЛАТАВА БАЛАТЫРАВАЦА У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОўНАГА СОВЕТА ГРУЗІНСКАЙ ССР.

Згуртаваўшыся вакол партыі Леніна—Сталіна, працоўныя Савецкай Беларусі аднадушна вылучаюць сваімі кандыдатамі у Вярхоўны Совет БССР вялікага правядыра народаў таварыша Сталіна і яго верных саратнікаў.

ПАЧУЦЦЕ РАДАСЦІ

ГОМЕЛЬ, 14 мая. (Нар. «Звязда»). Радасна сустралі працоўныя Гомеля вестку аб тым, што вялікі правядыр народаў таварыш Сталін і яго слаўны саратнік — глава савецкага ўрада таварыш Молатаў далі згоду балатравацца на выбарчых акругах сталіны сонечнай Грузіі. На радзе прадпрыемстваў горада адбыліся шматлюдныя мітынгі, прысвечаныя гэтай азнаменнавай падзеі.

На мітынгу рабочых машынабудаўнічага заводу «Пролетары» імя С. М. Кірава выступіў майстар механічнага цеха тав. Лярыц.


— Грузія ў брацкай сям'і народаў вялікага СССР, — сказаў ён, — расквітнела пышным цветом. Расквітнела і наша БССР. Вялікі Сталін заўсёды кляпоціцца аб дружбе народаў. Мы ад усёй душы падзяляем радасць грузінскага народа і будзем шчаслівы, калі родны Сталін даць сваю згоду балатравацца і па выбарчых акругах БССР.

З вельмі радасцю ўдзельнікі мітынга паслалі прывітальны тэлеграм Сталіну і грузінскаму народу.

У прывітанні на імя Цэнтральнага Камітэта камуністычнай партыі Грузіі гаворыцца:

— 12 чэрвеня працоўныя шчасліва сонечнай Грузіі ўсе, як адзін, пойдуть галасавалі за правядыра народаў, за генія чалавечтв, за таго, хто стварыў шчаслівае і радаснае жыццё грузінскаму народу і народам усёго Савецкага Саюза, 12 чэрвеня працоўныя сацыялістычнай Грузіі ўсе, як адзін, пойдуть у радасно і горадна галасавалі за вялікага Сталіна і яго вернага саратніка Вячаслава Міхайлавіча Молатава.

Прывітанне вам, дарагія таварышы ў Грузійскай сацыялістычнай брацкай рэспубліцы, ад шчаслівага беларускага народа.



Вялікі 500 калгаснікаў сельскагаспадарчай арэлі «Большавік», Гомацкага раёна, сабраліся на перадвыбарчы сход. Кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР калгаснікі аднадушна вылучылі таварыша Сталіна і яго саратнікаў тав. Молатава, Калініна, Ежова і менавіта зварот калгаснікаў калгаса імя Чалава, Палатускай вобласці. НА ЗДЫМКУ: Сход у вясняне аб'яваўшыхся.

ПЕРАДВЫБАРЧЫ СХОД

НА ЗАВОДЗЕ ЛАНЦУГОУ ГАЛЯ

Кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вылучылі таварышы І. В. Сталін, В. М. Молатаў, Н. Е. Варшылаў, Н. І. Ежова, А. А. Волкава, А. М. Лявіцкі і А. Ф. Кавалёў.

Прысутнічала 250 чалавек.

На менскім заводзе ланцугоў Галя 14 мая адбыўся перадвыбарчы сход рабочых, служачых і інжынерна-тэхнічных работнікаў па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР.

Гучнымі воплескамі ўсіх прысутных былі сустраць прамовы рабочага тав. Капілава, начальніка зборнага цеха тав. Рапапорта і іншых аб вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР любімых правядыроў партыі і ўрада — таварыша Сталіна і яго слаўных саратнікаў таварышаў В. М. Молатава, К. Е. Варшылава, Н. І. Ежова, а таксама верных сямёў большавіцкай партыі таварышаў А. А. Волкава, А. М. Лявіцкага і А. Ф. Кавалёва.

На мітынгу аднадушна прынята рашэнне, у якой калектыву завода выказаць сваю бласлаўную адданасць партыі Леніна і лепшаму другу беларускага народа любімому Іосіфу Вісар'янавічу Сталіну.

Перадвыбарчы сход паслаў прывітальную тэлеграму выбарчым таварышам Сталіна і Молатава балатравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета Грузійскай ССР па гэтых акругах.

МОЗЬР, 13 мая. (Спец. нар. «Звязда»). Калгаснікі ўсе працоўныя Паддольскай вобласці горада сустралі пісьмо калгаснікаў калгаса імя Чалава. Ужылі прыходзяць з вялікай актыўнасцю шматлікія мітынгі і сходы калгаснікаў і рабочых прадпрыемстваў. Калгаснікі і рабочыя ў сваіх зместоўных красачных прамовах расказваюць, у якім паліна-волоні жылі ў мінулым рабочыя і сяляне Палесся. Іх нават не дзіць за людзей, намылі падшукі. Яны расказваюць аб шчаслівым сьня, бяруць на себе канкрэтны абавязальнасць палітычна сваю работу, дабіць высокага ўраджая, ўзроста падрыхтавацца да выбараў у Вярхоўны Совет БССР. Рабочыя і калгаснікі выказваюць сваю гатоўнасць у любы момант стаяць на абарону сваёй сацыялістычнай бацькаўшчыны.

З асаблівым удзімам прайшлі мітынгі ў калгасах «Новы свет», «Чырвоны партызан», «Чырвоны Кастрычнік», Слабодскага сельсавета, Мазыроўскага раёна.

У калгасе «Чырвоны Кастрычнік» на сходзе прысутнічала 207 калгаснікаў. Пасля зачытай пісьма выступіў калгаснік тав. Шпіл'евскі, які заклікаў усе калгаснікі і калгасніцы павысць тэмпы работы па правядзенню сяўбы, каб даць выбараў у Вярхоўны Совет БССР сустраць новымі перамогамі. Таварышы Тарасевіч, Сарачук і Рыжыцкі ў сваіх выступленнях расказалі сходы аб тых вялікіх аменах, якіх адбыліся ў жыцці беларускага сялянства. У прынятай рэзалюцыі калгаснікі ўзгалялі на аб'яваўшыхся:

— Да дня выбараў у Вярхоўны Совет БССР ўзроста правесці ўсе сельскагаспадарчыя работы, выканаць у тэрмін дзяржаўныя абавязальнасці, падрыхтавацца ўзроста да ўборкі ўраджая.

Правесці праполюк азійных алён раз, яравых зерняных два разы, тэхнічных культур тры разы і зрабіць акумуляцыю бульбы два разы. Вл. МАЧАЛЬСКИ.

МІТЫНГІ У ПАЛЕССІ

— Да дня выбараў у Вярхоўны Совет БССР ўзроста правесці ўсе сельскагаспадарчыя работы, выканаць у тэрмін дзяржаўныя абавязальнасці, падрыхтавацца ўзроста да ўборкі ўраджая.

Правесці праполюк азійных алён раз, яравых зерняных два разы, тэхнічных культур тры разы і зрабіць акумуляцыю бульбы два разы. Вл. МАЧАЛЬСКИ.

— Да дня выбараў у Вярхоўны Совет БССР ўзроста правесці ўсе сельскагаспадарчыя работы, выканаць у тэрмін дзяржаўныя абавязальнасці, падрыхтавацца ўзроста да ўборкі ўраджая.

Правесці праполюк азійных алён раз, яравых зерняных два разы, тэхнічных культур тры разы і зрабіць акумуляцыю бульбы два разы. Вл. МАЧАЛЬСКИ.

— Да дня выбараў у Вярхоўны Совет БССР ўзроста правесці ўсе сельскагаспадарчыя работы, выканаць у тэрмін дзяржаўныя абавязальнасці, падрыхтавацца ўзроста да ўборкі ўраджая.

Правесці праполюк азійных алён раз, яравых зерняных два разы, тэхнічных культур тры разы і зрабіць акумуляцыю бульбы два разы. Вл. МАЧАЛЬСКИ.

— Да дня выбараў у Вярхоўны Совет БССР ўзроста правесці ўсе сельскагаспадарчыя работы, выканаць у тэрмін дзяржаўныя абавязальнасці, падрыхтавацца ўзроста да ўборкі ўраджая.

Правесці праполюк азійных алён раз, яравых зерняных два разы, тэхнічных культур тры разы і зрабіць акумуляцыю бульбы два разы. Вл. МАЧАЛЬСКИ.

— Да дня выбараў у Вярхоўны Совет БССР ўзроста правесці ўсе сельскагаспадарчыя работы, выканаць у тэрмін дзяржаўныя абавязальнасці, падрыхтавацца ўзроста да ўборкі ўраджая.

Правесці праполюк азійных алён раз, яравых зерняных два разы, тэхнічных культур тры разы і зрабіць акумуляцыю бульбы два разы. Вл. МАЧАЛЬСКИ.

— Да дня выбараў у Вярхоўны Совет БССР ўзроста правесці ўсе сельскагаспадарчыя работы, выканаць у тэрмін дзяржаўныя абавязальнасці, падрыхтавацца ўзроста да ўборкі ўраджая.

Правесці праполюк азійных алён раз, яравых зерняных два разы, тэхнічных культур тры разы і зрабіць акумуляцыю бульбы два разы. Вл. МАЧАЛЬСКИ.

— Да дня выбараў у Вярхоўны Совет БССР ўзроста правесці ўсе сельскагаспадарчыя работы, выканаць у тэрмін дзяржаўныя абавязальнасці, падрыхтавацца ўзроста да ўборкі ўраджая.

Правесці праполюк азійных алён раз, яравых зерняных два разы, тэхнічных культур тры разы і зрабіць акумуляцыю бульбы два разы. Вл. МАЧАЛЬСКИ.

— Да дня выбараў у Вярхоўны Совет БССР ўзроста правесці ўсе сельскагаспадарчыя работы, выканаць у тэрмін дзяржаўныя абавязальнасці, падрыхтавацца ўзроста да ўборкі ўраджая.

Правесці праполюк азійных алён раз, яравых зерняных два разы, тэхнічных культур тры разы і зрабіць акумуляцыю бульбы два разы. Вл. МАЧАЛЬСКИ.

ПЕРАДВЫБАРЧЫ СХОД

НАСТАЎНІКАУ ГОР. ВІЦЬБСКА

ПРЫСУТНІЧАЛА 450 ЧАЛАВЕК

Кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вылучылі таварышы І. В. Сталін, В. М. Молатаў, Л. М. Кагановіч, К. Е. Варшылаў, М. І. Калінін, Н. І. Ежова, Г. М. Дзімітраў, А. А. Волкаў, А. М. Лявіцкі і А. Ф. Кавалёў.

З ПРАМОВЫ ДЫРЭКТАРА 4 ШКОЛЫ ТАЕ. ІВАЦІКА

Мы ведаем, што няма ні адной галіны народнай гаспадаркі, культуры, навукі, ні аднаго ўчастка сацыялістычнага будаўніцтва, развіццё якога не было звязана з імем таварыша Сталіна. Гэта ён, наш мудры правядыр і настаўнік, нястомна кляпоціцца аб беларускім народе, аб яго шчасці і росквіце.

Я ўпэўнены, што выкажу думку ўсіх настаўнікаў, калі вылучу напым першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР любімага і мудрага Іосіфа Вісар'янавіча Сталіна. (Бурныя апладысменты).

З РЭЗАЛЮЦЫЙ

ПЕРАДВЫБАРЧАГА СХОДА НАСТАЎНІКАУ ГОРАДА ВІЦЬБСКА

Мы, настаўнікі горада Віцебска, сабраўшыся на перадвыбарчы сход, аднадушна вылучаем першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР вялікага правядыра, настаўніка і друга беларускага народа Іосіфа Вісар'янавіча Сталіна, які выдзе наму краіну ад перамогі да перамогі.

Мы аднадушна вылучаем кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР верных саратнікаў вялі

СЕННЯ АДКРЫВАЕЦЦА У ГОМЕЛЬСКАЯ ГАРДСКАЯ ПАРТЫЙНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ

РАХУНАК ГАРКОМУ ПАРТЫ

Шматграннае партыйнае жыццё, рост палітычнага ўзроўня камуністаў прад'яўляюць павышаныя патрабаванні да кіраўнікоў партыйных арганізацый. У гэтай сувязі ўсім асабліва важнае значэнне сістэматычнай дапамогі парткомам з боку гаркома партыі. Між тым якая гэта дапамога? Яна павінна быць асабліва шчыльнай.

Гарком партыі павінен практычна склікаць нарад сакратараў парткомаў. Гэта вельмі добра. Але ў большасці яны пераважна ў аператыўна-літэратурнай «наказаванню». Наряды павінны з'яўляцца партыйнай школай, дзе партыйныя кіраўнікі вучыліся-б працаваць, дзе-б таварышы абмяняліся становачым вопытам. На маю думку, было-б вельмі каштоўна перыядычна склікаць нарады сакратараў парткомаў, партаргаў, на якіх абмяркоўваць вопыт партыйнай работы.

Партыя і асабіста таварыш Сталін вучаць партыйных кіраўнікоў не толькі вучыць, але і самі вучыцца ў мас. Гэтага, на жаль, не відаць у стале работ гаркома. Я на працягу трых год працую сакратаром парткома, але са мною ні разу ніхто з гаркома не паўся, не аказаў дапамогі. Тут наогул заведзена, што пакуль сакратар парткома сам не прыдзе ў гарком, яго не выклікаюць, з ім не гутарыць, не выслушвае, над чым ён працуе, якая дапамога яму патрэбна.

Сувязь гаркома з перыядычным партарганізацыям у большасці аснова на тэлефонных звязках і папярочных вестках. А чаму-б інструктар гаркома не вучыцца глыбока жыццё і работу партарганізацыі і не дапамагаць парткомам выявіць слабыя ўчасткі. Чаму-б сакратар гаркома не выклікаў перыядычна па некалькі сакратараў парткома і разам з інструктарамі, якія абслугоўваюць гэтыя партарганізацыі, дэталёва абмяркоўвалі пытанне работы гэтых партарганізацый і даць свае ўказанні. Гэта тым больш важна для новых партый-



У партыйным кабінете новабеліцкага дрэвапрацоўчага камбіната імя Ежова (Гомель). На здымку: агітатары рыхтуюцца да заняткаў. На пераднім плане — агітатар тав. В. В. Валчанін. Фото Я. Салавейчыка.

УВАГУ ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ ВОДНАГА ТРАНСПАРТА

Справаздача гаркома партыі бласцірачна будзе насычана багатымі фактамі і лічбамі шматграннага жыцця партыйных арганізацый горада. Але наогул іх змога дакладчым падрабязна ахарактарызаваць такую галіну народнай гаспадаркі, як водны транспарт. Такі вывад я раблю таму, што гарком не займаўся водным транспартам і не ведае яго работы.

У гаркоме партыі ўстанавілася такая традыцыя, што водным транспартам трэба займацца толькі тады, калі адбываюцца там якія-небудзь выключныя падзеі. Між тым, вядома, што наша партыя і асабіста таварыш Сталін удзяляюць вельмі ўвагу воднаму транспарту, які ўсё яшчэ працуе недавальняюча. На жаль, гэтай увагі не адчуваецца з боку Гомельскага гаркома партыі. Яго работнікі на транспарце не бываюць. Бюро гаркома ні разу не заслухала справаздачу ні партыйнага, ні гаспадарчага кіраўніцтва басейна.

У 1937 годзе гомельскі судна-рамонтны завод заняўся рамонт суднаў. Работу гармазіла адсутнасць патрэбных дэталей і матэрыялаў, якія можна было выпрацаваць на гомельскіх прадпрыемствах. Патрэбна была дапамога гаркома. Але гэта дапамога свечасова не была аказана — і ў рэзультатце рамонт быў сарван. Толькі пасля прыезда інструктара ЦК КП(б)Б гарком заняўся гэтым пытаннем і аказаў некалькіх дэталей заводу. З таго часу водны транспарт больш не адчуваў дапамогі гаркома.

Новы склад гарадскога камітэта партыі павінен удзяляць штодзённа ўвагу партарганізацыям басейна і дапамагаць узначыць работу воднага транспарту на ўзроўненні, адпаведным патрабаванням нашай партыі і ўрада.

ПРЫЦЯГНУЦЬ ДА АКТЫўНАЙ РАБОТЫ ЧЛЕНАў ПЛЕНУМА

Членам пленума Гомельскага гаркома партыі я з'яўляюся ўжо на працягу доўгага доўгага часу. Раней мяне зусім не прыцягвалі да работы. Усе мае абавязкі, якія члена гаркома, зводзіліся да наведвання пасяджэнняў пленума.

За апошні час мяне пачалі некалькі больш прыцягваць да работы, але ўсё-ж недастаткова. Прычым, калі заданні даюцца, ніхто не цікавіцца, якія яны выконваюцца. Нельга не адзначыць і такі факт. Я абслугоўваю работу партарганізацыі Болакалмалако. Выявілася, што ў гэтай арганізацыі была вельмі вялікая зазямленасць, што тут зладзілі работу раз'ядаюць склокі. Я свае вывады перадаў гаркому. Але справа не дзелавана да канца. Да гэтага часу я не ведаю пра лёс гэтых матэрыялаў.

Я хвотна выконваю даручэнні, што атрымліваю. Мяне прымавалі да некаторых перыядычных партарганізацый

на правядзенню справаздачна-выбарчых сходаў. Працаваў і ў на выбарчым участку ў часе выбараў у Вярхоўны Совет ССР. Але трэба прама сказаць, што калі я хопіў і недастаткова, але ўсё-ж выконваю пэўную работу, то рад іншых членаў пленума зусім не прыцягваюцца да актыўнай работы.

Неабходна адзначыць, што бюро гаркома ні разу не склікала аса для абмену вопытам, для выслушвання недахопаў у рабоце. Нават калі праводзіцца нарады сакратараў парткомаў і партаргаў, то бюро гаркома чамусьці не запрашае для ўдзелу членаў пленума.

Сакратары гаркома не цікавіцца таксама ўмовай работы і жыццём членаў пленума. Пра гэта са мной ні разу не гутарылі.

М. П. ЛЯСНОУ,
сакратар парткома ўпраўлення Дняпра-Дзвінскага рачнога паравоза.

ГАРКОМ ПАРТЫ НЕ ДАПАМАГАЎ

Партыйная арганізацыя «Палесдруку» падняла да справаздачна-выбарчых сходаў агульнай і палітычна вытрымамай. На справаздачна-выбарчым сходзе, праходзіўшым на высокім ідэа-палітычным узроўні, была разгорнута большэвіцкая крытыка і самакрытыка недахопаў работы асобных членаў партыі і парткома ў цэлым.

Улічваючы ўказанні справаздачна-выбарчых сходаў, яны склад парткома разгарнуў работу школ партыйнай асветы. Раней у нас не было ахоплена партучобай 6—7 чалавек. Зараз усе гэтыя таварышы займаюцца ва ўноў-створаным гуртку. Справаздачна-выбарчы сход адначасна слабую работу парткома з палітбаседчыкамі і агітатарамі. Выпраўляючы гэты недахоп, мы правялі дзве нарады з агітатарамі па пытанню падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет БССР. На прымаваным да нас выбарчым участку створана 29 гурткоў з ахопам 700 чалавек выбарчыкаў, якія рэгулярна займаюцца 5 разоў у месяц.

Заклучыўшы сродкава з менскай друкарняй імя Сталіна, мы змагаемся за прышчэпнасць у сацыялістычнае атраманне пераходнага сцяга траста і ШП саюза. Прадпрыемства ў цэлым выканалі план за красавік месяц на 102,8 проц., а за першую декаду мая — на 105,8 проц.

Не глядзячы на ўсе гэтыя станоўчыя паказальнікі, мы яшчэ маем рад недахопаў у тым, што партыйны камітэт і я, як новы сакратар, не ўсё яшчэ зрабілі для таго, каб палепшыць работу па росту партыі, недастаткова працуем з спачувачымі, комсамольцамі і кандыдатамі партыі.

Я, як малады партыйны работнік, ніякай дапамогі ў сваёй рабоце не атрымліваю ад Гомельскага гаркома партыі, не глядзячы на тое, што на справаздачна-выбарчым сходзе члены партыі ўказвалі на гэты недахоп. Пасля схода становішча ніколі не палепшылася.

Мне патрэбна вялікая дапамога з боку інструктара гаркома, але на прадыме не быў вельмі радзім. Я працягваю гарадскому камітэту работу па вылучэнні, каб у далейшым на работу з вылучэннямі апошні зварнуў самую сур'ёзную ўвагу. На мой погляд, неабходна было-б правесці кароткатэрміновыя курсы для сакратараў парткомаў і сістэматычна праводзіць нарады па абмену вопытам работы, складанню плана і т. д.

Апрача гэтага праведзены агульныя сходы ўсёх выбарчыкаў з дакладам аб міжнародным становішчы. Уся палітыка-выхавальная работа праводзіцца на аснове выпрацаванага парткомам плана.

У сувязі з падрыхтоўкай да выбараў у Вярхоўны Совет БССР на фабрыцы шырока разгарнулася сацыялістычнае спаборніцтва і стаў на ўзрэх рух. З 735 рабочых прадпрыемства станаўляў налічваюцца 472 чалавекі і 145 чалавек удзельнічаў. Да першамайска сцяга за ўдзел у рабоце на выкананню плана (за красавік — 128,7 проц.) набраны пэўны атраманні пераходна сцяга. У гэтым пэўны надрайна арганізавана палітыка-вухавальная работа сярод рабочых.

Толькі тады, калі гарком партыі дапаможа нам — маладым работнікам — у рабоце, мы зможам справіцца з тымі вялікімі задачамі, якія ўскладае на нас вялікая партыя Леніна—Сталіна.

ІНТЭРНАЦЫЯНАЛЬНАЕ Выхаванне Працоўных

Работа па інтэрнацыянальнаму выхаванню мас стала перад партыйнай арганізацыяй, як важнейшая задача прапаганды і агітацыі.

Раней дакладчыкаў па міжнародных пытаннях мы звычайна чакалі ад гаркома партыі, а з тае прычыны, што гарком прысылаў іх рэдка, дык і дакладаў на гэту тэму было вельмі мала. Між тым, цікавасць рабочых і служачых да адбываючыхся падзей за мяжой з кожным днём усё павышаецца. Мы паставілі перад сабой задачу падрыхтаваць сваіх агітатараў, прапагандыстаў, баседчыкаў, каб яны былі здольны асвятляць праблемы міжнароднай палітыкі. Для гэтага на сходах агіталектыва партком сістэматычна інструктуе агітатараў, дапамагае ім разабрацца ў асобных падзеях, якія адбываюцца за мяжой.

Результаты ў нааўнасці. Зараз намы агітатары сістэматычна праводзяць гутаркі па пытаннях міжнароднага становішча.

На прадпрыемстве працуе ў нас 23 агітатары. Два разы ў тыдзень яны праводзяць палітфармацыю аб важнейшых падзеях за мяжой. Пры гэтым яны карыстаюцца не толькі газетнымі матэрыяламі, але і брашуркамі, якія асвятляюць тую ці іншую міжнародную праблему, знаёмяцца з літаратурнай, якая паказвае ўмовы жыцця працоўных у краінах фашызма.

Пачуццё інтэрнацыяналізму і адданасці за ўмацаванні абароназдольнасці нашай краіны з кожным днём расце. Станаўляюцца т. Краснагорская ў часе гутаркі аб падрыхтоўцы сувеснай паліты фашысцкімі дзяржавамі заявіла:

«Аб жыцці нашых брацкіх кампартый праводзіцца і на прымаваным выбарчым участку. На ўчастку працуюць 34 агітатары. На іх устанавілі беспартыйны, вельмі добра асямляе слухачоў гуртка з падзеямі міжнароднага характару. У яго гуртку слухач тав. Багданавіч раней не арыентаваўся ў элементарных пытаннях міжнароднага становішча. Зараз яна досыць добра азнаёмы з важнейшымі падзеямі, якія адбываюцца за рубяжом, пры тым нават можа паказаць на карце любую краіну.

Больш за ўсё цікавіць рабочых, выбарчыкаў на выбарчым участку павані гераічнай барацьбы іспанскага і кітайскага народаў, агрэсіўныя планы Германіі, Японіі і Італіі.

У гуртку тав. Данішчыка слухачы не задаліся выкладанай інфармацыі аб міжнародных падзеях і патрабавалі ад свайго агітатара рабаць такі інфармацыю кожны раз перад пачаткам заняткаў па вывучэнню «Палесдруку» аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР.

Сістэматычна інфармуе сваіх слухачоў аб міжнародным становішчы агітатары тт. Грышчанка, Станюшкі і іншыя.

Аднак, трэба прызнаць, што ў галіне інтэрнацыянальнага выхавання мы маем і многа недахопаў. Мы недастаткова кансультаем агітатараў па пытаннях міжнароднага становішча, не правіраем якасці правядзення заняткаў агітатараў.

Гарком партыі павінен аказаць сістэматычную дапамогу перыядычным партарганізацыям ва ўзроўня пастаноўцы інтэрнацыянальнага выхавання працоўных.

— У адказ на праект фашызтаў будодем машаван абарону нашай радзімы, будодем павышаць прадукцыйнасць праці!

Гутаркі аб міжнародным становішчы,

М. ГРАНАДШТЭРН,
сакратар парткома фабрыкі «Везувій».

ПАЛЕПШЫЦЬ ПАРТЫНАЕ КІРАЎНІЦВА КОМСАМОЛАМ

8 моманта пастановы ЦК ВКП(б) аб аднаўдэнні прыёму ў партыю, гомельская комсомольская арганізацыя рэкамендавала ў партыю 291 чалавек — лепшых, правярэных комсомольцаў, аднаўдэнні справе Леніна—Сталіна.

Да апошняга часу ростам партыі за лік комсомольцаў ніхто не займаўся, часамі неур'ёзна палыходзілі да дачы рэкамендацый. У рэзультатце за 1936 год рэкамендавана ў партыю ўсяго 18 чалавек, у 1937 годзе — 60 чалавек. За чацвёрты квартал 1937 года і за першы 1938 года рэкамендавана ў партыю 213 чалавек, з іх рабочых — 140, студэнтаў — 66, служачых — 85. Бюро гаркома партыі запервердзіла пакуль што 84 чалавек, а астатні знаходзяцца ў стале афармлення.

У працэсе штодзённай работы прыходзіла выпраўляць памылкі гаркома комсомала старога складу, калі пры рэкамендацыі комсомольцаў у партыю дапускалі непартыйную практыку палітжэманеў, у выніку чаго лепшыя комсомольцы, як Філімонаў, Абрамовіч, Фрыдман, Гершанок не былі рэкамендаваны толькі таму, што не маглі адказаць на пытанні «скажаму чаго».

Сярод рэкамендаваных у партыю: тав. Штэрняў — комсомолец-інжынер, выданы ў сучасны момант начальнікам аднаго з буднішніх пэхаў шклозавода імя Сталіна, Каўфман — выданы рэдактарам шматтыражкі завода імя Кірава і рад іншых.

Большасць комсомольцаў, рэкамендаваных у партыю, прымаў актыўны ўдзел у палітычнай выхаванні ў часе кампаніі па выбарах у Вярхоўны Совет ССР. Гэта члены ўчастковых выбарчых камісій, давераныя на ўчастках — тт. Оперыў, Варанцоў, Развін і інш.

Слаба ідзе рост партыі за лік ком-

самольцаў-станаўляюцца; гэта сведчыць аб яна недастатковай рабоце сярод іх з боку перыядычных партыйных і комсомольскіх арганізацый.

Некаторыя перыядычных партыйных арганізацый, як шклозавода імя Сталіна, ЦЭС і рад іншых, недапушчальна марудна афармляюць рэкамендаваных комсомольцаў у партыю. У гэтых арганізацый марынуюцца рэкамендацыі на лепшых комсомольцаў.

Рад перыядычных партыйных арганізацый вельмі слаба кіруе комсомалам, адсутнічае штодзённая дапамога комсомольскіх арганізацый у палітыка-выхаванчай рабоце.

За 1938 год комсомольская арганізацыя камбіната «Везувій» пры нааўдэнні моладзі 450 чалавек вырасала ўсяго на 11, у партыю з комсомольскай арганізацыі ў 120 чалавек рэкамендавана толькі 2. Аналагічнае становішча на фабрыцы «Казімі» імя Клары Цэткін, заводзе імя Кірава, шклозаводзе імя Сталіна і фабрыцы «Комінтэрн».

У рэзультатце адсутнасці штодзённага партыйнага кіраўніцтва комсомольская работа ў гэтых арганізацый пастаўлена недавальняюча.

Партыйныя арганізацыі на працягу года не заслухоўвалі справаздачу аб становішчы комсомольскай работы. Яны, вядома, бралі прыклад з гаркома партыі, які таксама не цікавіўся стале партыйнага кіраўніцтва комсомалам.

Трэба спалывацца, што гарадская партыйная канферэнцыя выкрыве пелачку ў рабоце комсомольскай і партыйнай арганізацыі. Гэта даць магчымасць карэнным чынам палепшыць кіраўніцтва і работу з камсомалам.

І. С. КАПЛУНСКІ,
сакратар Гомельскага гаркома комсомала.

ГОМЕЛЬСКАЯ ПАРТАРГАНІЗАЦЫЯ ПЕРАД СВАЕЙ У КАНФЕРЭНЦЫЯ

15 мая спаўняецца год з дня правядзення IV гомельскай гарадской партыйнай канферэнцыі. Прайшоўшы год багат велізарнымі поспехамі ва ўсёх галінах народнай гаспадаркі нашай квітнеючай радзімы, атрыманымі пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі і яе Цэнтральнага Камітэта на чале з вялікім правядором таварышам Сталіным. Прайшоўшы год знамянальным і па рэзультатах выбараў у Вярхоўны Совет ССР, калі мільёныныя масы працоўных дамагравалі непарушны саюз народа са сваёй партыяй, біязмежную адданасць ёй. У Гомелі і па рабну за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных галасавала 98,3 проц. выбарчыкаў.

Узброўшыся мудрымі ўказаннямі таварыша Сталіна на люты-сакавіцкім Пленуме ЦК ВКП(б), Гомельская партыйная арганізацыя, як і ўся партыя, правяла вялікую работу па выкрыванні і выкарчаванню траціцкіска-бухарынскай, напцянал-фашыскай банды шпіёнаў і школьнікаў. Задача большэвікоў — не аслабляць, а павышаць рэвалюцыйную ідэальнасць, каб выраваць з карэннем варожэ ахвасце, якое дзе-ні-дзе яшчэ асталосе.

Трэба прызнаць, што ў вялікай рабоце па ачысці сваіх радоў ад варожых народа, ад выкладных людзей, Гомельская партарганізацыя дапусціла рад памылак, выключачы з партыі чэсных большэвікоў Гэтыя памылкі са стале Пленумам мудрасно ўскрыты студэцкім Пленумам ЦК ВКП(б).

І. М. КУРГАН,
САКРАТАР ГОМЕЛЬСКАГА ГАРКОМА КП(б)Б

Па Гомельскай партарганізацыі з пачатку правяркі партлакументаў у 1935 годзе і да апошняга часу было выключана з радоў партыі 1.383 чалавекі, з якіх па матывах «за пасіўнасць» — 300 чалавек. Бюро гаркома ў тэрмін, устаноўлены ЦК ВКП(б), разгледзела 450 ачелнікаў. 260 чалавек адноўлена ў радах партыі, прычым 150 адноўлена боа ўсіх партыйных спячанаў. ГК КП(б)Б прыцягнуў да аднаўдэнні 10 пакалінікаў, якія беспаспэўна знаеліся ў чэсных большэвікоў. Недахопам у рабоце гаркома з'яўляецца тое, што ён не правяраў сістэматычна, як адноўлена ў партыі таварышы прыцягваюцца да актыўнага партыйнага жыцця.

Ачышчачы свае рады ад варожай партарганізацыі правяла вялікую работу па вылучэнню на аказанню кіруючую работу вырашчых людзей, аднаўдэнні справе партыі Леніна—Сталіна. За справаздачна год выдучана 450 чалавек, з іх 183 беспартыйных таварышаў, 23 дырэктары прадпрыемстваў, 10 старшых арцеляў, 52 сакратары парткомаў і партаргаў, 17 старшых фабзавушчыкоў, 76 начальнікаў пэхаў і 113 майстраў пэхаў — гэта людзі, якія вылучаны за апошні год з

нізоў — вырашчаны партыйны і непартыйны большэвікі.

Зусім недавальняюча пастаўлена работа па прыёму ў партыю лепшых людзей. На прадпрыемствах, ва ўстановах і арганізацыях ёсць сотні людзей, даказваючых сваю адданасць партыі Леніна—Сталіна, але з гэтымі людзьмі не праводзіцца стале масава-выхаванчай работы. Слаба ідзе палупанне радоў партыі за лік спачувачых і комсомольцаў. Па ўсёй гарадской арганізацыі за мінулы год прынята ў партыю 23 чалавекі, з якіх у кандыдаты 9, і пераведзена з кандыдатураў у члены 14. У такіх буднішніх партыйных арганізацыях, як шклозавода імя Сталіна, станкабудуўнічага завода імя Кірава, тлшчэкакамбіната «Спартак», за ўсё час прынята ў партыю па 2—3 чалавекі.

За чатыры з паловай месяцы гэтага года прынята ў партыю 192 чалавекі. За лік чаго расце партарганізацыя? У кандыдаты партыі прынята тав. Краснагорская А. І. — станаўляўка, якая мае 25-гадовы вытворчы стаж, член горавета і член Агруктовай выбарчай камісіі. Яна біяскура спраўляецца з вытворчай і грамадскай работай. У кандыдаты партыі прынята таксама А. С. Прыходзькіна — комсомолка, інжынер-технолаг, якая, працуючы членам участковай выбарчай камісіі, правяла сябе, як энергічны і да канца адданы справе нашай партыі работнік, прынята таксама ў кандыдаты партыі ордэнаоноец, член пленума гаркома ЛКСМБ, член горавета тав. Вілетні-

кава. Аднак, прызнаць становішча з ростам партыі здавальняючым ніяк нельга.

Нельга сказаць, што гарком пэўнась перабулаваў сваю работу так, як патрабуе гэтага ЦК ВКП(б). У ралзе выпадку не было спалучэння гаспадарчых работ з партыйна-масавай. Недастаткова дапамагалі мы перыядычным партарганізацыям у іх штодзённай рабоце, мала заслухоўвалі на пасяджэннях бюро даклады сакратараў парткомаў і партаргаў.

Пытанне авалодавання большэвізмам займала цэнтральнае месца ў рабоце партарганізацыі. 2235 членаў і кандыдатаў партыі ахоплены рознымі відамі партыйнай вучобы. Для іх створана 91 школа па вывучэнню гісторыі нашай партыі па першакрыніцах, 43 школы па вывучэнню гісторыі партыі па падручніку, 23 школы палітграматы, дзе вывучаецца вліга «Наша радзіма», 11 райпартшкол і 8 агульнаадукацыйных груп. Для кіраўніцтва школамі вылучана 120 прапагандыстаў, з якіх 80 раей не былі на прапагандыскай рабоце, але не дронна авалодаваць мастэрствам большэвіцкай прапаганды Сярод іх асабліва выдзяляюцца тт. Васерман, Веткін, Ліўшч, Пэўмін і інш. Для прапагандыстаў праводзіцца сістэматычныя кансультацыі і семінары. Па гарлаў ёсць 10 добра абсталяваных партыякабінаў і Дом партактыва, дзе навучаюцца ў розных гуртках больш 600 камуністаў.

Аднак, не глядзячы на ўсе ўмовы для ўзроўня пастаноўкі партыйнай вучобы, усё-ж у некаторых арганізацыях гэта справа пастаўлена вельмі слаба. Па гарлаў неахоплена вучобай 300 камуністаў Асабліва дрэнна ў партарганізацыях аўтарамонтных майстэрстваў, плодываюва і інш., дзе ні адзін камуніст не вучыцца. Трэба прызнаць, што гарком КП(б)Б недастаткова зья-

таў увагі на партыйную прапаганду і агітацыю.

Скарэстоўваючы влікі вопыт масава-палітычнай работы ў часе выбараў у Вярхоўны Совет ССР, Гомельская партыйная арганізацыя разгарнула вялікую работу па выбарах у Вярхоўны Совет БССР. На гарлаў налічвалася 1975 гурткоў, у якіх навуцацца 41551 чалавек. Цэнтр агітацыйнай работы зарэ пераносіцца на выбарчы ўчастак. Партыйныя арганізацыі вылучылі 2212 агітатараў, сярод якіх 624 чалавекі беспартыйных таварышых.

Гарадская комсомольская арганізацыя налічвае ў сваіх радах 6850 чалавек, з іх рабочых больш паловы, жанчыны — 1997. Недахопамі ў рабоце комсомольскай арганізацыі трэба лічыць слабую пастаноўку палітычнага выхавання і недастатковы рост яе радоў. Гэта ў першую чаргу — рэзультат слабага кіраўніцтва з боку гаркома партыі. З 6850 членаў ЛКСМБ ахоплена ровнымі відамі вучобы толькі 4619. Гэта сведчыць і аб дрэннай рабоце самаго гаркома комсомала. Узначыненне кіраўніцтва комсомаламугнага резерва нашай партыі — з'яўляецца першачарговай задачай партыйных арганізацый.

Прайшоўшыя справаздачна-выбарчыя сходы партыйных арганізацый паказалі рост ідэа-палітычнага ўзроўня камуністаў. Сходы прайшлі ў большасці арганізацыяна і дзелавіта. На сходах рэзка крытыкавалі кіраўнікоў парткомаў, гарком КП(б)Б лавалі ўказанні ў далейшай рабоце. У рэзультатце выбараў большасць сакратараў парткомаў і партаргаў асталіся ранейшымі, а 46 выбараных сакратараў парткомаў новых выбрали толькі 15, а з 65 партаргаў новых выбрана 28. Гэта сведчыць аб ігнараванні партыйных кадраў, аб тэвер'і да іх партыйнай масы.

Гомельская партарганізацыя сустварае ў гарадскую канферэнцыю са значным вытворчым поспехам. Прамысловы горада, якая мае значную ўдзельную вагу ва ўсёй прамысловасці БССР, перавыконвае свае планы. Разгортаецца станаўляюцца руху забеспячэння палітычнае работы прамысловасці. План першага квартала гэтага года прадпрыемства горада выканалі на 105,7 проц., а красавіцкі план на 105 проц. План па прадукцыйнасці працы выканалі на 103,3 проц. Значныя рэзультаты дало перадымае сацыялістычнае спаборніцтва і спаборніцтва за сталеіную сустрэчу дня выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

Адначасова нельга не адзначыць, што рад нашых прадпрыемстваў працуе яшчэ вельмі дрэнна, асабліва нецярпліва адставае такіх буднішніх прадпрыемстваў, як паравоза-вагонарамонтны завод, шклозавод імя Сталіна, Ізальці і інш. Невыкананне вытворчых планаў гэтымі прадпрыемствамі сведчыць аб тым, што тут яшчэ слаба праводзіцца ліквідацыя выніку школьніцтва, што тут не працуюць са станаўляюцамі, не спалучаюць палітасаваў і вытворчую работу.

Той факт, што рад буднішніх прадпрыемстваў не выконвае сваіх прывяршых абавязкаў, зьявае вытворчую працую, сведчыць і аб тым, што гарком партыі свечасова не займаўся гэтымі пытаннямі.

Гарадская партарганізацыя, якая адкрывае сёння абмяркуе важнейшыя пытанні работы партарганізацыі на аснове большэвіцкай крытыкі і самакрытыкі, выявіць усё недахопы і вызначыць канкрэтныя меры прывяршэння ўдзельнага ўзроўня партыйна-масавай і вытворчай работы. Гомельскія большэвікі маюць усё ўмовы быць перадымаў атрадам КП(б)Б. За гэта права і будодем змагацца наша партарганізацыя.

ВЫВЁУ НАС З БЫЛОЙ НЯВОЛІ МУДРЫ ПРАВАДЫР ПАЛА У ВЕЧНАСЦЬ ЦЕМРА НОЧЫ

НА УВЕСЬ СВЕТ ПАЛЫМНЕЮЦЬ КРЭМЛЁУСКІЯ ЗОРКІ

Мы друкуем сёння дакументы аб кануўшым у вечнасць мінулым. Дакументы аб выбарах у царскую думу ярка паказваюць страшнае бяспраўе мільёнаў працоўных людзей у царскай Расіі, краіне, Вялікая Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя, партыя Леніна—Сталіна назаўсёды вызвалілі працоўных ад векавога гнёту, эксплуатацыі і кабалы.

АРТЫКУЛ 110. Выбары дэпутатаў з'яўляюцца ўсеагульнымі: усе грамадзяне БССР, якія маюць 18 гадоў, незалежна ад расавай і нацыянальнай прыналежнасці, веравызнання, адукацыйнага дэна, аседласці, сацыяльнага паходжання, маёмаснага становішча і мінулай дзейнасці, маюць права ўдзельнічаць у выбарах дэпутатаў і быць выбранымі, за выключэннем страціўшых розум і асоб, асуджаных судом з пазбаўленнем выбарчых правоў.

БЯСПРАЎЕ МІЛЬБЕНАУ

3 ПАЛАЗЖНЯ АБ ВЫБАРАХ У ДЗЯРЖАЎНУ ДУМУ
Арт. 9. У выбарах не прымаюць удзелу: 1) асобы жаночага полу; 2) асобы маладзей дванаццаці гадоў; 3) вучаючыся ў навуальных установах; 4) воінскія члены арміі і флота, якія анахалізіца на сапраўднай ваеннай службе; 5) брадзячкі інашародцы, і 6) інашэмяны падданні.



3 МІНУЛАГА. На выбары пад прынамсам Мельнікаў І. Камісія.

Гэты пункт Палазжня аб выбарах і іншыя пункты накіонт мільбенага, адукацыйнага і іншых цэнзаў пазбаўлялі выбарчых права 85 проц. насельніцтва. Гэта і патэрна было цэлым і падтрымліваўшым яго памешчыкам і фабрыкантам.

ТУРМА—ЗА УДЗЕЛ У ВЫБАРАХ

У ПАЛАЗЖНЯ АБ ПАКАРАНЫХ
(Звод законаў, том XV за 1906 г.)
Арт. 328—5. Асоба, заведзена не маючая або страціўшая права ўдзелу ў выбарах у Дзяржаўны совет ці Дзяржаўную думу, віноўная па ўдзеле ў гэтых выбарах, караецца арыштам на час ад трох тыдняў да трох месяцаў...

НЯМА МАЕМАСЦІ—НЯМА І ВЫБАРЧАГА ПРАВА

У МЕНСКІЮ ГУБЕРНСКУЮ ПА СПРАВАХ АБ ВЫБАРАХ У ДЗЯРЖАЎНУ ДУМУ КАМІСІЮ
Павятовая камісія мае гонар пры гэтым прадставіць скаргу Саламона Швелева Штайнберга разам з справай аб адмове яму ва ўважэнні ў спісы гарадскіх выбаршчыкаў за непрыстаўленнем доказаў аб праве ўдзельнасці.

СТАРШЫНЯ КАМІСІІ.
(Менская павятовая па справах аб выбарах у Дзяржаўную думу).
11 сакавіка 1906 г.

Такіх скаргаў павятовай камісіі атрымлівалі сотні і тысячы. Права ўдзельнасці — вось што вызначала ўдзел у выбарах.

ЗА ШТО ВЫКЛЮЧАЛІ СА СПІСАУ

У МЕНСКІЮ ГУБЕРНСКУЮ ПА СПРАВАХ АБ ВЫБАРАХ У ДЗЯРЖАЎНУ ДУМУ КАМІСІЮ
Павятовая камісія мае гонар прадставіць пры гэтым скаргу Карла Нікалавіча Гільдэнштубе аб выключэнні яго са спіса выбаршчыкаў па неплацежы квартарнага падатку па 10-му разраду і вышэй і павелічыць, што Гільдэнштубе выключаны са спісаў выбаршчыкаў па падставе 32 арт. Палазжня аб выбарах і растлумачыў да яго, выключэння ў 80 арт. правілі, выданыя 25 верасня г.г., і згодна паведамленню Менскай Кантрольнай Палаты ад 25 мінулага кастрычніка за № 7424, з якога выданы, што ён уплачвае квартарны падатак па 10 разраду і вышэй менш трох год.

СТАРШЫНЯ КАМІСІІ.
(Менская павятовая па справах аб выбарах у Дзяржаўную думу).
(подпіс).

ПАД КАНВОЕМ ГАРАДАВОГА...

«Калі выбары па другой куры, на якіх быў выбран кандыдат прагрэсістаў, прэсяжаны павераны Пісарэнка, былі касраваны губернскай адміністрацыяй «з скурэй лезла вон», каб прасвіць свайго стаўленіка члена Аргументава суда Бобрска. Жыхары «дружна» адзунуліся на заклік начальства, з 105 выбаршчыкаў па г. Суражу і судзілі месцічку Яновічы да ўрнаў з'явілася 154 выбаршчыкі. Праўда, яны самі да ўрнаў не пайшлі, а іх спавялі. У суботу 20 кастрычніка па вуліцах г. Суража можна было наглядзець цікавыя карцінкі: гараданы, па баках два-тры выбаршчыкі, гараваны ўзброены... спісам выбаршчыкаў, бюлетэнямі і равертамі. Так на працягу дня «ціталі» выбаршчыкаў на «выбары». Г. Сураж не можа скарыцца на абсценнем сваіх выбаршчыкаў. Дажучы такім мерам, стаўленік нацыяналістаў Бобрск аказаўся выбараным...»

Газета «Витбенские ведомости» № 23. 24 кастрычніка 1912 г.

ПАПЫ НА СЛУЖБЕ У ПАМЕШЧЫКАУ І ФАБРЫКАНТАУ

СТАРШЫНЯ МЕНСКАГА ПАВЯТОВАГА ПРАДВЫБАРЧАГА КАМІТЭТА ПАПАМ ПРЫХОДА МЕНСКАГА ПАВЕТА
Май, 1911 г.
Духавенства Менскай губерні выклікала на сваіх плячах вынісы перамоту рускай справе ў час выбараў у Дзяржаўную Думу 2-га і 3-га склікання. Праглядаючы пералік яго заслугам і спадчынасцю, што яго і ў будучым будзе непаслабна стаяць за рускую справу, Менскі перавыбарчы камітэт, пасылаючы пры гэтым спіс асоб, маючых права ўдзельнічаць у выбарчых з'ездах, просіць вас зрабіць на іх азначкі (памёткі) аб асобах, на якіх можна было б пакласціся...
«Урачучы сябе малітвам вапшым, прапу прыняць заўважэнні ў поўнай пазаве і адпачынаць»

ПІСЬМО СЕЛЯНІНА

ЛАГОВСКАМУ ВАЛАСНОМУ СТАРШЫНЕ
Пан старшыня!
У 4-ю Дзяржаўную Думу, як Вам мабыць вядома, імянуцца паласці пры нацыянальнай дапамоце палкі і нацалістучыя, ці, як іх звалі, паны. Але мы, сяляне, таксама не пазбавілі права выбарчых свайго дзятла. І калі выбарам не свайго, а пале ці пале, зробім вялікае і недаравальнае глупства. Паны і паны імянуцца ў Думу, каб атрымліваць пенсію, а пасля выхадзіць службу; нашы ж інтарэсы для іх тры-трава; ім жададна панаваць над намі, трымаць нас у беднасці і цемры...
«На паноў і паноў не спадзявайдзеся. Яны які жылі сядра нас і нічога не рабілі карыснага нам. Гэта треба памятаць! Таму вымысліце выбаршчыкаў у Барыскі толькі сяляне, а яны там выбаршчыц дастойнага дэпутата паміж сабой»

18 верасня 1912 г.
(подпіс).

РАДАСНАЯ СТАРАСЦЬ

Есць вядомая руская прыказка «Старасць не радасць». Да Кастрычніцкай рэвалюцыі яна была зусім правільнай. Старасць была самай цяжкай парой у жыцці чалавека. Яна прадзвіжала толькі жабрацтва і часта галюдную смерць. Так было з мам бацькам. Дзесяці год ён працаваў гарбаром у гаспадары. Увесь свой век гуць спіну працаваў па 18 гадзін у суткі і ледзь-ледзь зарабляў на прыжыццё. Прышла старасць, гаспадар выкінуў яго на вуліцу, як непатрэбную рэч, і праз некалькі месяцаў ён памёр.
Так было з сотнямі і тысячамі іншых рабочых пры капіталістычным ладзе. Так было і са мной, так было і... Але Вялікая Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя вызваліла працоўных нашай краіны ад цяжкай эксплуатацыі. Мы атрымалі свабоду і шчасце.
Я ведаю жыццё старое, амрочнае. Я адчуў усю горьку і бяспраўе прыклятага мінулага, якое ўжо ніколі не вернецца.
Я пазнаў і жыццё новае, светлае. Мне 65 год. Я ўжо ўступіў ў перыяд старасці. Але мяне не пасігне дзе маё бацька. Мая старасць поўна радасці. Працую на буйнейшым сацыялістычным прадпрыемстве, якое належыць нам, нашай дзяржаве. Усе свае сілы аддам для нашай сацыялістычнай радзімы, якая мне вельмі мілья дала.
Памятаю, як узраўнаў я свайго гаспадара, каб ён дамог прыстойнага майго сына вучыцца ў прыходскай школе. А зараз, пры савецкай уладзе, я стаў роўнапраўным грамадзянінам, мае дзеці асвоілі вышэйшыя навуальныя ўстановы, у маёй сям'і тры інжынеры і два ўрачы. Яны працуюць на розных участках народнай гаспадаркі, яны ўсе працуюць для свайго радзімы.
Я сам да кляўдзіна часу быў нешчаслівым. На заводзе пачаў вучыцца з бумшара і зараз свабодна ўжо рабіраюся ў хіміі, фізіцы, алгебры. Я пазнаў святло. Расказаваў я аб гэтым без асаблівых прыкрас, гэта маё жыццё—так, як яно ёсць.
Змянілася ўсё навакол мяне. Наша старая Ліхвіца славілася раней некалькімі пеміямі, бруднымі гарбарнымі майстэрнямі Сельмана і Дана, а крыху далей, за чыгуначнай лініяй пачыналася поле, лес. Што атаслае ад старога! Нічога. Пабулаваны буйнейшыя заводны і фабрыкі: імя Варшавыла, «Большовік», «Коммунарка» імя Крушакі, электрастанцыя, вырас вялікі рабочы пасёлак. Не пазнаў цяпер былога губернскага магнацкага Менска. Так ператварылася і ўсё наша жыццё.
Зараз наша рэспубліка рыхтуецца да вялікага ўрачыстага дня — 26 чэрвеня. У гэты дзень усе беларускі народ прыдзе да выбарчых урнаў з вельмі радзімай дэспінацыяй. Мы будзем галасавалі за лепшых людзей нашай краіны, за людзей сталінскай загарыстаі, за кандыдатаў блоку камуністаў і беспартыйных, за вялікага Сталіна, за родную партыю большавікоў.
Б. Л. ТРУСКІН,
стары рабочы менскага скурзавода «Большовік».



12 мая, у выхадны дзень, на грані сіментаў Малеўскага шасе адбылася аўтаматэ, прысвечаная выбарам у Вархоўны Совет БССР. На здымку: удзельніца мота-Светлана І. з гэтага Малеўскага Іго-Светлана Вера Паўлаўна Сома і Вялікая Іосіфава Бабыла. Фото С. Грыма.

МЫ СМЕЛА ГЛЯДЗІМ У БУДУЧЫНУ

Праз некалькі дзён мы калімаем будучыні факультэт Беларускага дзяржаўнага політэхнічнага Інстытута. Атрымаем званне інжынераў-будуальнікаў грамадзянскай і прамысловых пабудов. Мы выходзім у жыццё для самастойнай творчасці, поўнай сілі і энэргіі, з адным жадаем аднаць усе свае веды на карысць нашай горацка любімай сацыялістычнай радзімы.
Мы выходзім з інстытута з пачуццём найцімнейшага ўдзячнасці нашай сацыялістычнай радзіме, партыі і ўраду, дзяржому правядуру таварышу Сталіну. Мы, дзеці працоўных, у мінулым і марыць не маглі-б стаць інжынерамі. А цяпер пры савецкай уладзе мільёны такіх, як мы, авалодаюць за ўніверсітэтах і інстытутах вышнімі навукамі.
Мы шчаслівы тым, што наш выпуск адбудзецца на іраадальні гістарычнай даты — для выбараў у Вархоўны Совет БССР. Свае галасы мы аддадзім за кандыдатаў блоку камуністаў і беспартыйных, за лепшых людзей нашай сацыялістычнай радзімы, за верных і адданых смяроту партыі Леніна—Сталіна. Гэтым самым мы будзем галасавалі за нашу радаснае сутнасца, за наша шчаслівае жыццё і за яшчэ больш цудоўную будучыню.
Студэнты-выпускнікі Беларускага дзяржаўнага політэхнічнага інстытута:
Іван Трафімавіч МАЗАНІК, Пейсак Пінхусавіч ШАПІРА, Янаў Грыгор'евіч ГАРАЧЫКАЎ, Марыя Герардэўна ЧАРАПОН, Роза Юдзельна ШВЕЙДЗЕЛЬ.

ХОЧАЦА ЖЫЦЬ І ЖЫЦЬ

Набліжаюцца выбары ў Вархоўны Совет БССР. Гэтага дня мы чакаем, як зялікай падзеі ў жыцці Беларускага народа, як найвялікшага ўсеагульнага свята, калі мы будзем выбіраць лепшых смяроту сацыялістычнай радзімы у наш савецкі, народны парламент.
Беларускі народ, як і ўсе народы СССР, сагёт сонцам Вялікай Сталінскай Канстытуцыі. У такой краіне хочацца жыць і жыць! Не глядзячы на 60-гадовы ўзрост, я адчуваю сабе маладым, бадзёрым. Праўду кажучы, я працую сапраўды па-чалавечаму толькі 20 год.
І вось, калі глядзім на радаснае сёння, у маёй памяці ўстаюць вобразы жабрацкага і бяспраўнага жыцця ў мінулым. 12 год мне было, як пачаў бацька. У аднадушны тром снімам ён пачынуў 8 дзесяціны ямлі, каля, які адвету валіўся, і карову. Зямелька не радзіла, два старэйшыя браты пайшлі на заробкі, шужалі лепшай долі і казачка хлеба, але не азнайшлі нічога.
Падросшы, я пайшоў па шляху сваёй братоў і прае некалькі год ні з чым вярнуўся дамоў, на родную скупую ямзельку. Што я сустраў там? Хата была поўнабуравай, вагонцы павяжыканы ануціма. Каля не было, 18-гадовамы хлапчуком я наляўся ў пастуці, а пасля пачаў гаспадарыць. Смяя складалася з 8 душ. Атрымлівалася так як кажа руская прыказка:
— Один с овшкой, а семеро с ложкой.
Так, у беспрасветнай цемры паўле жыццё селяніна-бедняка да 1917 года, да Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі. Толькі пролетарская рэвалюцыя, толькі савецкая ўлада дала селяніну ямзлю, правы грамадзяніна і свабоду. У кагасе я знайшоў свабоднае шчасце і долю.
Чатыры год працую конкохам, люблю сваю работу, люблю даглядзець вадгасных коней. У кагасе мяне павяжаюць і лічаць ударнікам. У 1935 годзе я быў удзельнікам усебеларускага з'езда конкохаў-ударнікаў.
Дзе лідзе знойдзем такую павугу да староўкі, як у нас у Савецкім Саюзе! Зараз, калі беларускі народ рыхтуецца да выбараў у Вархоўны Совет БССР, пківа ўспомніць, як праходзілі выбары ў Дзяржаўную думу. Толькі кляўдзі і памешчыкі мелі права выбіраць, сяляне — біднякі і сарданыя былі пазбаўлены выбарчых правоў.
Хочацца мне, старыку, прывесці і такі факт.
50 год таму назад старшыню Сянінскіх воласці, Менскага павета, кулака і памешчыка быў пастаўлены кулак Карпловіч. 12 год ён рабаваў сялян-беднякоў, піў нашу кроў. За намы аблітыя потам і крывёю калейкі ён купіў сабе фальварак, потым маёўтан Пашаўчыч і вінакурны завод. За асобы заслугі ў злезках над працоўным сялянствам нашай воласці горкі п'яніца цар Аляксандр III ўзнагародзіў Карпловіча імяноў шыгаў. Як добра, што ўсё гэта даўно мінула.
О. А. АРЦЮН,
конхо казгалса Імя Паршай коннай Арміі, Менскага раёна.

СТАРОНКІ З ПРАКЛЯТАГА МІНУЛАГА

Уся краіна сацыялізма з вельмі радзімай энтузіязмам і актыўнасцю рыхтуецца да выбараў у Вархоўны Советы саюзных і аўтаномных рэспублік — сапраўды народныя, дэмакратычныя парламенты. У гэтыя дні перад свабоднымі і шчаслівым народам Савецкага Саюза амрочным злавесным ценем мінулага ўстае іх цяжкае бяспраўе ў чорныя годы царскага самадзяржаўя, калі дзесяці мільёнаў людзей залічаны ў страшнай турме, акая насла гомую назву «Расійскай імперыі».
Бяспраўе мільёнаў ярка праўлялася ў так званых «выборах» у чорасонцы парламент царскай Расіі — Дзяржаўную думу. Ліберальныя сацыялісты ўдзельніча на ваках правасонці Дзяржаўную думу, як сёмвал народнаўладдзя. «Дажук богу, і ў нас канстытуцыя», — гаварылі яны.
Варта пералістаць пазнаўдзшыя старыя архіваў, каб убачыць, што Дзяржаўная дума была карыкатурна на анардынае прадставіцтва, паслухаванай вброй і рукаў царскага ўрада, ворным абаронцам і стражам ітарэстаў пачуўчых класоў. Славуці выбарчы закон, выданы 3 чэрвеня 1907 г., забяспечыў у царскім «парламенце» абсалютную большасць дваран, памешчыкаў і фабрыкантаў і поўнасьцю пазбаўляў працоўных усіх правоў па ўдзел у кіраванні дзяржавы.
Выбарча механіка, устаноўленая гэтым законам, была надзвычай складанай, хітрай і аблітанай. Басконцыя цэнзы — узросны, маёмасны, адукацыйны, цэнз аседласці, падзяленне выбаршчыкаў на куры па нацыянальных і асплоўных прызнаках, многаспачынасць выбараў — усё гэта было накіравана супроць народа, мела адно кіравана — не далучыць у Дзяржаўную думу «неабеспечаных» дэпутатаў, забяспечыць старэнне «вернападаннага царляменту».
Перш за ўсё царскі закон пазбаўляў выбарчых правоў жанчын, якія складалі больш паловы насельніцтва. Жанчы-

ны былі бяспраўнымі істотамі: і релігія і закон глядзелі на жанчыну, як на рабыню, як на прыватную ўласнасць. Зраўнае, што гэта адносілася толькі да працоўных жанчын. Жанчыны з маёмасных класоў мелі за ўсё адчуваць гібт самадзяржаўя. Рознае ладаўкі і спосабы знаходзілі яны для таго, каб забяспечыць сабе пэўны ўдзел у выбарах Дзяржаўнай думы. Маёмасны цэнз дазваляў ім асвоіць шылькі аддаваць свайго гола за пажыданы ім дэпутатаў. Вось вельмі характэрны дакумент тых часоў — даверанасць графіні Патоцкай свайму мужу графу Родрыгу Патоцкаму:
«Міласцівы гаспадар Любныя супруг граф Родрыг Генрыхавіч! Уважліва ў Новгрудскім уездзе, Пачапоўскай воласці імянітам Саватэва, тэрыторыі ў 1508 дзесяцін зямлі, я на падставе артыкула 9 Палазжня аб выбарах у Дзяржаўную Думу, прадстаўляю Вам свой цэнз для ўдзелу ў гэтых выбарах у якасці выбаршчыка, або выбараўца, з усімі непамыкачымі гэтаму цэнзу, прадстаўленымі законамі аб Дзяржаўнай Думе, прамаві.
Давярэнасць гэтыя належыць майму мужу графу Родрыгу Генрыхавічу Патоцкаму.
1907 г. Ліпеня 31 дня.
Графіня Мерыя Сцяпанавна Патоцкая».

Такім чынам графіня Патоцкая і ёй палобныя аказвалі ўплыў на рэзультаты выбараў.
Пазбаўлены былі выбарчых правоў таксама так званыя «брадзячкі інашародцы». Пад гэтыя катэгорыі выбаршчыкаў было ўстаноўлена безліч рагатак Чкава прывесці вытрымку з пісьма менскага губернатара ўсім палітмайстрам і павітоўным іспраўнікам Менскай губерні ад 13 верасня 1912 г.
«Згодна артыкула 43 Палазжня аб выбарах у Дзяржаўную Думу, рабочыя неюць права выбіраць з свайго асяроддзя ўпаўнаважаных для абрання выбаршчыкаў (для рабочых існавала трохступенная сістэма выбараў — Б, І, Г) у тых прадпрыемствах, у якіх лік наогул прысланае менскаму губернатараў міністарствам унутраных спраў 22 чэрвеня 1912 года па паводу выбарчых правоў з'яўраў:
«Правіцельствуючы Сенат у паслядзійшым рэпарта міністра Унутраных спраў ад 19 мая гэтага года за № 429 аб выбарчых правах з'яўраў, растлумачыў, што права ўдзелу ў выбарах у Дзяржаўную Думу належыць толькі з'яўраў, маючым права мыхарства ў пэўных мясцовасцях...»
Сяне гэтага «растлумачэння» закловацца ў тым, што выбарчых правоў былі пазбаўлены амаль усе з'яўраў, якія жылі на-за славаў «чароты аседласці». У Печароўку, Кіева, Меківе, Харкаве і інш. адным росячаркам пра дзесяці тысяч з'яўраў аказаліся пазбаўленымі выбарчых правоў.
Ад удзелу ў выбарах былі адхілены і навуачушыся. Царскі ўрад не дзяржаві студэнцтва — ён лічыў яго неабеспечаным для сабе аэлементам. Не мела выбарчых правоў усе працэдольнае насельніцтва ад 18 да 25 г. А людзей у гэтым узросце, апрача жанчын, залічваліся да 14 мільёнаў чалавек.
З селян выбарчым правам карыстаіліся толькі ўласнікі двароў. Такім чынам, уся бедната, батракі, сымн, жыўшы разам з бацькамі, не мелі права выбараў. Гэтае абмежаванне датычала дзесяці мільёнаў селян.
Больш за ўсё балася царскі ўрад удзелу ў выбарах рабочага насельніцтва. Для гэтай катэгорыі выбаршчыкаў было ўстаноўлена безліч рагатак Чкава прывесці вытрымку з пісьма менскага губернатара ўсім палітмайстрам і павітоўным іспраўнікам Менскай губерні ад 13 верасня 1912 г.
«Згодна артыкула 43 Палазжня аб выбарах у Дзяржаўную Думу, рабочыя неюць права выбіраць з свайго асяроддзя ўпаўнаважаных для абрання выбаршчыкаў (для рабочых існавала трохступенная сістэма выбараў — Б, І, Г) у тых прадпрыемствах, у якіх лік наогул

УСІХ РАБОЧЫХ МУЖЧЫНСКАГА ПОЛІА НЕ МЕНШ 50 К ДНЮ ВЫБАРАУ...

...У выпадку, калі азнаецца, што колькасць рабочых мужчынокага пола і дню выбараў упавунаваных менш 50, тэлеграфавалі мяне для выключэння іх са спіса, а ў выдлу адбываюцца выбараў, — адна снасаванія іх».

Яе вядома, да рэвалюцыі прамысловасць складалася ў пераважнай большасці з дробных прадпрыемстваў. Такім чынам, большасць рабочых адхілялася ад удзелу ў выбарах. Даволі сваваць, што ў Менску, напрыклад, былі толькі 4 прадпрыемствы, якія залічвалі звыш 50 рабочых. У рэзультатаце за ўсім Менску маглі выбіраць упавунаваных толькі 244 рабочыя. Апрача таго, па існаваўшаму закону, выбары праводзіліся такім чынам, што прадпрыемства ад 50 да 1000 чалавек выбіраілі аднаго упавунаважанага. Вышо дзель, што прадпрыемства з 60 рабочымі і заводу з 800 рабочымі выбіраілі на аднолькавых правах па аднаму упавунаважанаму. Гэта і не дзіўна, калі ўлічыць, што на буйных прадпрыемствах пролетарыят быў найбольш свядомым і агуртаваным, царскі ўрад добра разумее гэта і таму стараўся іаляваць буйныя рабочыя калектывы ад удзелу ў выбарах.
У рэзультатаце ўсіх гэтых махінацый і выбарчых «фокусаў» царскі ўрад дабіваўся свайго — залучэння Дзяржаўнай думы памешчыкаў і капіталістаў — налэйнымі абаронцам «прастола». Жыменька эксплуатацятараў выбіраіла каля 70 проц. усіх выбаршчыкаў (якія ў сваю чаргу выбіраілі дэпутатаў), мільёны селян і рабочыя выбіраілі менш 30 проц.

12 кастрычніка 1912 г. былі заверджаны спісы выбаршчыкаў, якія прымалі ўдзел у Менскім губерскім выбарчым сходзе (для выбараў дэпутатаў Дзяржаўнай думы). Вось твар гэтага схода.
Ад валасцей Менскай губерні былі выбараны 41 чал., з іх 27 сельскіх старост, валасных старшын, валасных судзьяў, шэраў, гласных аземскіх ураў. Астатнія 14 — кулакі і буй-

ВЯЛІКІ СЕЛЯНІН

Ад з'езда рускіх землеўладальнікаў (памешчыкаў) — 54 чал., з іх — 36 сявчэнікыя і протарэраў. Астатнія — прадвядальні дваранства, аземскія нацаліны і буйныя чыноўнікі. Ад з'езда польскіх землеўладальнікаў — 16 чал. у тым ліку два князі Радзівілы, князь Друскі — Любенкі, буйныя памешчыкі, добра памятнаы беларускім сялянствам крывяўныя Скірмунт, Ваньковіч, Ваньловіч і інш.

Ад гаралоў і паветаў Менскай губерні — усяго 23 чал., у тым ліку 6 дваран, 7 купцоў, прэсяжаны павераны, раваны і чыноўнікі.
Што датычыць рабочых фабрычна-заводскіх прадпрыемстваў і чыгункі, то ад іх выбараны ўсяго 2 выбаршчыкі, у тым ліку майстар шклозавода «Столець» — верны пёс свайго гаспадара.

Зусім натуральна, што шырокі масы насельніцтва, якія бачылі ўсё фальш, усю камельку выбараў у царскі парламент, праўлялі аліацыю і абмякаваліся да выбарчых кампаніяў-да гульні царска-памешчыкага ўрада ў «канстытуцыю».
Гэтага не маглі ўстаць буржуазныя газеты. Вось, напрыклад, што пісала газета «Мінскі голас» 1 ліпеня 1912 года пад характэрным эпіграфам: «Іама горшага ворага дзяржаве і парламенту, як аліацыя насельніцтва».

«З многіх гарадоў расійскай іудэсумнай весткі аб інертнасці выбаршчыкаў. «От хладных финских сил до пламенной Молды» абвешчелом владыке усе тая-ж лень паварушыць пальцы, каб амыцываць найнаштоўнейшае з сваіх правоў — права ўдзелу ў законодаўстве краіны. У лані спабрынічэцц Беластон, Севастопаль, Аткарек, Дзайніск і многа іншых «кутлоў». Не адотее і наш Менск. У газетях з дня ў дзень можна чытаць бісонічныя напаміны і зялікі да выбаршчыкаў».

Прызнацца, я мала веру, каб гэтыя заклікі прабудзілі нашых «грамадзян» ад сну...
Паны буржуазныя журналісты прыпісалі пасіўнасць насельніцтва у вы-

ВЯЛІКІ СЕЛЯНІН

Вялікі рускі народ, вызваліўшыся ад пугаў і аоў капіталізма і эксплуатацыі, пасля Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі падняўся ва ўвесь свой гіганцкі рост. У цяжкай барацьбе са шматлікімі ворагамі, у напружанай рабоце па будаўніцтву савецкай дзяржавы, у барацьбе за выкапанне гістарычнай праграммы двух сталінскіх пяцігодкаў ён паказаў, якія вельмі радзімай энэргыя, якія невычайныя крывіны гераліма, рэвалюцыянернай энэргіі, актыўнасці і энтузіязма аказаліся ў свабодным шчаслівым народзе.
Вялікі савецкі народ палыходзіць да выбараў у Вархоўны Советы свай саюзных і аўтаномных рэспублік шчаслівы і горды за свае вельмі радзімай энэргыя перамогі. Сталінская Канстытуцыя ўзаконіла для ўсіх грамадзян СССР набачынаць відае ў свеце свабоды і правы, неалежале ад пола, расы і нацыянальнасці. Сталінская Канстытуцыя забяспечыла адзіную ў свеце сацыялістычную дэмакратыю, аснованую на самым шырокім удзеле працоўных у кіраванні савецкай дзяржавы. Пад сонцам Сталінскай Канстытуцыі клітвенне вялікая дружба народаў СССР. Іркім сведчаннем гэтаму з'яўляецца пісьмо украінскіх калгаснікаў беларускаму народу і адказ працоўных Савецкай Беларусі.
Лікімі дзямікім аляўца нам, ішчаслівым савецкім грамадзянам, тыя старыя гісторыі, якія мы друкуем сёння ў газетце, той цяжкі камшар, што давіў мільёны людзей.
Нашы завады, наша радаснае жыццё з'яўляюцца марай для працоўных капіталістычных краін, якія дагэтуд адчуваюць на сваёй опіне ўсе «прыгожыя» буржуазныя дэмакратыі. Ажыццяўленне гэтай мары — не за гарад.

С. БУТОМАУ,
С. ГАЛІН.

КАНДИДАТЫ НА УСЕСАЮЗНУЮ СЕЛЬСКОГАСПАДАРЧУЮ ВЫСТАВКУ

Прямейшы чалавек з абветраным да чыравым тварам аходзіў участкі, працаваў глебу і ішоў далей. Зямля прагна паглынула апошнюю веснавую ваду. Пётр Сямёнавіч абраў са сваёй брыгадай выхадцаў на поле. Пара пачынаць работу.

Брыгада Міхайлоўскага Пятра завуць у калгасе рэкардыстам. Ён гатава вясну на праву. Калі калгас у мінулым годзе атрымаў у сярэднім з жоўнага гектара на 16,15 цнт. зернавых, то брыгада Міхайлоўскага атрымала на плошчы 154 гектара на 17,37 цнт. з жоўнага гектара. А такой культуры, як ячмень, брыгада атрымала з жоўнага гектара на 26 цнт.

Пётр Сямёнавіч брыгадзірам не першы год. Ён ведае кожны метр сваёй зямлі, вывучыў не норавы і патрабаванні. Восем чаму багатым уладжывае плавае яму аса да добры дзядзька.

Брыгада поўнаасю ўдараў. Тут кожны калгаснік захочвае работай друта. Па брыгадзе Міхайлоўскага раўняюцца ўсе калгаснікі і суседнія калгасы. У гэтым годзе калгаснікі брыгады Міхайлоўскага паставілі сваёй задачай — атрымаць на працягу года не менш 7 кілограм зернавых.

Лепшы станаваец Іосіф Сучынскі аб багатым працадні гаворыць:

— Чаму не быць гэтай працадню, калі не работа чэкае калгасніка, а калгаснік работу. Лепш будзем працаваць, больш атрымаем, паедзем у Маскву на сельскагаспадарчую выставку.

Іосіф Сучынскі ў мінулым годзе, як усе калгаснікі, атрымаў на працягу года да 4,3 кілограм зернавых і 13 кілограм бульбы, а выправаў вясну 500 дён. Некалькі дён падрад вазіў Сучынскі сярод добра. Засякі напоўніліся буйным зернем ячменю, залатістай пшаніцай, склел напоўніліся бульбай. А такія, як Сучынскі, у калгасе многа. Багаты працадзень зароблен сумленнай прады, добрым доглядом зямлі і пасеваў.

Шырокае разгортванне сацыялістычнага саборніцтва і станаваўскага руху забяспечыла калгасу права кандыдата на Усеаюзную сельскагаспадарчую выставку. Калі ў 1986 годзе сярэдня ўраджай зернавых па калгасу быў 13,25 цнцера з гектара, то ў мінулым годзе калгас а усеі плошчы зернавых 244,23 гектара атрымаў сярэдня ўраджай зернавых на 16,15 цнцера з гектара.

Залічэнне калгаса эканамістам на Усеаюзную сельскагаспадарчую выставку выклікала сярод калгаснікаў новы прыліў вытворчай энэргіі. Калгаснікі рашылі ў 1988 годзе атрымаць яшчэ больш ураджай, каб замацаваць

за сабой права ўдзелу на Усеаюзной сельскагаспадарчай выставцы. І таму так дружна працуюць калгаснікі ў гэту вясну. Ішчэ ніколі так добра не была ўгноена і апрацавана глеба. Сацыялістычнае саборніцтва разгорнуў унутры звенняў, брыгад і паміж брыгадамі. Брыгада Міхайлоўскага паранейшаму займае першае месца.

Палывыя работы ў гэтым годзе брыгада пачала з баранавання азёмых і кашошчы. З першых дён выхадцаў на поле брыгада Міхайлоўскага заключыла дагавор на сацыялістычнае саборніцтва з брыгадай Влэдзіміра Буліцкага.

У гэты час палывы работ брыгада Міхайлоўскага ідзе перадавой. На тры дні ў работе адсталы брыгада Буліцкага. Да 12 мая брыгада Міхайлоўскага скончыла сябу ўсеа на плошчы 42 гектары замест плавных 38, заканчыў сябу пшаніцы і бульбы, у той час, як брыгада Буліцкага толькі пачала вазіць гной пад бульбу.

Кожны калгаснік з гонарам гаворыць аб сваім калгасе, з любоўю адносіцца да палыных работ. Запятае ў Міхайлоўскага, хто ў брыгадзе працуе лепша, то не толькі ён, а кожны калгаснік адказа:

— У нас яма ўжо дрэнных работнікаў. Адзін аднаго захочвае добрай работай, усе працуюць на выдатна.

— Яшчэ «ячучка» (поезд) не прышла, а мы ўжо направаваліся, гаворыць Пётр Сямёнавіч. Работу, як правіла, пачынаем у 6 гадзін раніцы, а працуем у гэтым годзе ў некалькі разоў лепш, чым у мінулым годзе. Кожны калгаснік гарыць адным жаданнем — працаваць лепш і больш.

І сапраўды, браку ў рабоце няма. Зямля апрацавана на выдатна. Недамы трактарысты тав. Тарасевіч, калі выехаў з сяжалка на поле, урадавала гаварыць:

— Восем гэта дзх явелька, усё роўна, што рукамі перабралі. Трактар ідзе, што па пуху.

Іосіф Сучынскі кожны дзень на параконны плуг даваў па 1,20 гектара ворыва пры норме 0,75 гектара, Афанасій Давыдовіч, Алексій Крскі таксама не адсталы, яны ўзоровалі па 1,20 гектара. Менш гектара ў дзень ні адзін калгаснік не ўзоровалі.

З любоўю да справы працуюць усе калгаснікі, рыхтуючыся да вялікага свята — да Усеаюзной сельскагаспадарчай выставкі.

Д. МАЛЕВІЧ.

Калгас «Чырвоны партызан», Палтаўскага сельсавета, Менскага раёна.

ВЫВЕСЦІ МТС З ПРАРЫВА

У Асіпаўіцкай МТС (дирэктар т. Капюшко) прывыклі мірыцца і спакойна адносіцца да масавага прастаго трактараў і сяжал, велізарнага перарасходу гаручага і, самае галоўнае, змярліся з расхлябанасцю, неарганізаванасцю, адсутнасцю ўсякай вытворчай дысцыпліны сярод трактарыстаў.

Трактарная брыгада № 3 (брыгадзір т. Сугака) з 27 красавіка па 10 мая на тры трактары выправавала толькі 40 гектараў мяккага ворыва. На работу трактарысты выходзілі вельмі позна — у 10—12 гадзін дня. Трактар, на якім працуе трактарыст т. Косяк, два дні прастаяў толькі таму, што калгас іял Калініна, Лаліцкага сельсавета, не падвоў гаручага. 45 гектараў мяккага ворыва на два трактары зроблена за ўвесь час веснавых работ і ў брыгадзе № 14 (брыгадзір т. Юшкевіч).

У брыгадзе № 12 (брыгадзір т. Мірановіч) з трох трактараў аказаўся спраўным толькі адзін. У двух астатніх трактарах не былі прычыты галоўкі клапаннаў. Па гэтай прычыне трактар № 21 да работы прыступіў толькі 7 мая, а трактар № 22 — 9 мая, бо ў ім, прычыты галоўку клапана, пабілі рэгулятар.

Тэхнічная дапамога ў МТС не арганізавана. Нама паходная майстры, сродкі перасоўвання таксама адсутнічаюць. Калі трэба даставіць якую-небудзь дэталю да трактара, ці да сяжалкі, то на гэты траціцца некалькі дён. Так прастаяла тры дні сяжалка ў брыгадзе № 2 толькі таму, што трэба было замяніць шасціроўнікі і адрамантаваць ксла.

У МТС таксама няма ніякага аварыйнага запаса хутканазваючыхся дэталю. Невыпадковы таму прастаяў трактар па дрэвінным прычынам. Так, напрыклад, у брыгадзе № 1 (брыгадзір т. Прыгажук) у трактары № 19 парваўся пасік вентылатора. Запасны пасік у МТС не аказалася, і трактар прастаяў два дні.

У радзе месца явасць трактарных работ вельмі нізка. Дзе трэба праводзіць толькі культурна-агледы, робяць пераворванне і надварот. У калгасе ім. Леніна, Ліпеньскага сельсавета, на лёгкай пясчаной глебе замест культурна-агледы зрабілі пералашку і распылілі глебу. Дарэчы, у гэтым жа калгасе (старшыня т. Шпака) коннымі плугамі глеба ўзарана наладчыцкім узровеньнікам, што груба перацірае агратэхніку і прымяненне машыны. У калгасе «Авангард», Зборскага сельсавета, на той глебе, якая павінна была быць пераворвана, правялі недапушчальна мелкую культурна-агледы напружным культурна-агледы.

Добра явасць ворыва валежыць, як вядома, і ад добрых вопытных плугаў ішчыкоў. Але плугаў ішчыкоў на трактары мяняюцца амаль кожны дзень. У тым жа калгасе «Авангард» плугаў ішчыкоў мяняюцца на адным дні па некалькі разоў. Як толькі трактар пераваджае на палі другой брыгады, там дзецца новы нявытопны плугаў ішчыкоў. Пакуль трактарысты навучыць яго правільна рэгуляваць плугамі, прыходзіць новыя змена.

Усё гэта прывяло да таго, што Асіпаўіцкая МТС гачэба адсталы ў выкананні плана веснавых работ.

Дрэнная работа трактарнага парка, ларушэнне агратэхнікі гэта — вынік няўмення дырэктара МТС і аграномаў правільна арганізаваць работу трактарнага парка. Нельга сказаць, каб работнікі МТС рэдка былі ў трактарных брыгадах. Вываюць ночы, калі яны паспяваюць аб'ехаць амаль усе брыгады. Але такія гаспадарскія налёты літаральна нічога не даюць. МТС не стала сапраўдным арганізатарам калгаснай вытворчасці.

Н. ВІШНЕУСІ.



У рэспубліканскай іспаніі. НА ЗДЫМКУ: сувязіст рэспубліканскай арміі атрымаў аса (каваўт).

НА СЕСІІ СОВЕТА ЛІГІ НАЦЫЙ

АБГАВАРЭННЕ ПЫТАННЯ АБ АБІСІНІ

ЖЭНЕВА, 12 мая. (БЕЛТА). На вачэрнім пасяджэнні сесіі Савета Лігі нацыяў 12 мая дэлегаты Румыніі, Польшчы, Швецыі, Велгіі, Перу, Эквадора і Латвіі далучыліся да думкі брытанскага ўрада, што трэба лічыць кожны ўрад свабодным урэгуляваць свае адносіны з Італіяй, як яму ўдзупаецца.

Жордан (Новая Зеландыя) заявіў, што прадстаўленне кожнай дзяржавы свабоды рашэння з'яўляцца далейшай капітуляцыяй перад агрэсарам.

У заключэнне старшынювачы Мунтэрс рэзюміраваў дпрэчы наступным чынам: Пленум Лігі захочвае за сабой поўную свабоду разгледзець у будучым пытанне аб італа-абісінскім канфлікце. Цяпер жа ставіцца толькі пытанне аб тым, ці мае права кожная дзяржава вынесці рашэнне і вызначыць свае адносіны да становішча ў Абісіні. З абмену думак яна, што большасць членаў Савета лічыць, што дзяржавы, уваходзячыя ў Лігу нацыяў, павінны самі вырашыць гэта пытанне.

На гэтым Мунтэрс закрывае пасяджэнне.

ІСПАНІЯ ПАТРАБУЕ СПЫНЕННЯ ПАЛІТЫКІ „НЕУМЯШАННЯ“

ЖЭНЕВА, 13 мая. (БЕЛТА). Як паведамылася, сёння вечарам на пасяджэнні Савета Лігі нацыяў іспанскі дэлегат Альварэс дэль Ваё ад імя іспанскага ўрада ўнёс праект рэзалюцыі па іспанскаму пытанню.

У сваім прэське Альварэс дэль Ваё прывёў пункт рэзалюцыі шостай камісіі 18-га Пленума Лігі, у якім выказалася надзея, што дыпламатычныя дзеянні, падтрымантыя некаторымі дзяржавамі, спэцыяльна прывядуць да неадкладнага і поўнага адкінення неіспанскай байшчы, прымаючы ўдзел у барацьбе ў Іспаніі. Далей прыведзе пункт рэзалюцыі шостай камісіі, які заклікаў урады «спрыяць новай і сур'ёзнай намаганні» для захавання еўрапейскага міру і, калі не ўласна дабіцца гэтага, рэзультата ў бліжэйшым будучым, «як Лігі прымаючы ўдзел у пагадненні аб неумяшанні», разгледзець пытанне аб спыненні палітыкі неумяшання.

Напамінаючы аб гэтай рэзалюцыі, жайшоўшай падтрыманне 32 дзяржаў, і адзначаючы, што ні дыпламатычна, ні якая-небудзь іная ініцыятыва не прывялі да адкінення з іспанскай тэрыторыі ні аднаго іспанскага байца, праект рэзалюцыі Альварэс дэль Ваё «спрагануе дзяржавамі — членамі Лігі, галасаваным за праект рэзалюцыі аб становішчы ў Іспаніі, які быў прадстаўлен Пленуму шостай камісіяй 2 кастрычніка 1937 года, разгледзець, пачынаючы з гэтага моманту, пытанне аб спыненні палітыкі неумяшання».

ЖЭНЕВА, 13 мая. (БЕЛТА). Рэзалюцыя па іспанскаму пытанню, прапанаваная Альварэс дэль Ваё, патрабуе скарачэння палітыкі неумяшання і з'яўляецца прамым абавязаваным актам супроць гэтай палітыкі і яе апакуноў, у першую чаргу англійскага ўрада.

У сваім алкае Галіфакс абурана заявіў, што рэзалюцыя ідзе наперавод усеі палітыкі англійскага ўрада. Прадстаўнік Францыі Вонэ падкрэсліў у кароткім выступленні прыязныя пачуцці Францыі да рэспубліканскай Іспаніі.

Тав. Літвінаў заявіў, што яго палярэна заява аб падтрыманні іспанскіх патрабаванняў адносіцца таксама і да гэтай рэзалюцыі.

Не глядзячы на тое, што неадкладна астатні членаў Савета адкінулі далучыцца да англійскага пункта галасавання, старшынювачы Мунтэрс паспрабаваў было закрыць спрэчку, не паставіўшы рэзалюцыю на галасаванне, але Альварэс дэль Ваё напоінуў, што ён ішоў рэзалюцыі і што адмаўленне разгледзець яе не павышае прэстыжу Савета Лігі. Толькі тав. Мунтэрс «супоінуў» аб праекце рэзалюцыі і заявіў, што прыляцца на далейшым пасяджэнні прадлажаць разгледзі іспанскага пытанне. На гэтым пасяджэнні зачылася.

ЖЭНЕВА, 13 мая. (БЕЛТА). Пасля перапынку, на працягу якога адбылася закрыццё пасяджэння Савета Лігі нацыяў, зноў адчынілася публічнае пасяджэнне Савета. Напружанне прысутных дасягнула крайняга прадагу.

Старшынювачы Мунтэрс адкрываючы пасяджэнне, заявіў, што зараз будзе прыступлена да пайменнага галасавання праекту рэзалюцыі, прапанаванай прадстаўніком Іспаніі. Адзін за адным члены Савета ў адфавітным парадку паліваю свае галасы. У рэзультате, за рэзалюцыю галасавалі Іспанія і СССР. Супроць галасавалі Вялікабрытанія, Францыя, Польшча і Румынія. Устрымаліся Велгія, Балія, Італія, Новая Зеландыя, Швецыя, Эквадор, Іран, Перу і Латвія.

У Берліне і ў Рыме належным чынам апанілі рэзультаты англа-французскіх перагавораў. Вядома, ні Гітлер, ні Мусаліні не прышлі ў захваленне ад узмацнення англа-французскага ваеннага супрацоўніцтва, але асаблівай трывогі яны не праяўляюць, вельмі добра ведаючы сучасны курс брытанскай знешняй палітыкі.

На англа-французскіх перагаворах Гітлер і Мусаліні алкавалі перагаворы ў Рыме, узмацненнем ваеннага супрацоўніцтва фашысцкіх агрэсараў, згопавам аб падзеле свету.

Немунічым рэзультатам англа-французскіх і італа-германскіх перагавораў будзе ўзмацненне напружання ў міжнароднай абстаноўцы. Ні аб якім уміратворенні ў Еўропу гаворыць, вядома, не прыходзіцца.

У пытанні аб італа-германскай ітэрвенцыі ў Іспаніі было прынята рашэнне прадэжаць палітыку неумяшання, г. зн. фактычна палітыку патурання агрэсіі. У пытанні аб Чэхаславакіі Англія аталася на пазыцы адмаўлення ад жых-небудзь абавязавальнасці аказаць дапамогу Чэхаславакіі. Больш таго, пасля англа-французскіх перагавораў паследаў сумесны ваіск Парыжа і Лондана на чэхаславацкі ўрад з мэтай пабуліць апошні пайсіні на максімальны ўступкі Гітлеру. Пытанне аб Абісіні было вырашана ў карысць фашысцкай Італіі. Што-ж датычыць ваеннага супрацоўніцтва, то вынік перагавораў паказаў, што Англія лабаваецца і дабілася ўмацавання сваёй пазіцыі на кантыненте, не даўшы Фран-

Тав. ЛІТВІНАЎ ПАПІСАЎ МІЖНАРОДНУЮ КАНВЕНЦЫЮ ПА БАРАЦЬБЕ З ТЭРАРЫЗМАМ

ЖЭНЕВА, 14 мая. (БЕЛТА). Народны Камісар Замежных Спраў тав. Літвінаў учора падпісаў ад імя СССР міжнародную канвенцыю па барацьбе з тэрарызмам.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ Ў КІТАІ

СТАНОВІШЧА У АМОЕ

ХАНЬКОУ, 12 мая. (БЕЛТА). З Амоя паведамылі, што японскія войскі захапілі ўвесь востраў Амой (аўдэўныя Кітай). 50 тысяч кітайскіх жанчын хлынулі на тэрыторыю міжнароднага сельтэма. Паводле апошніх вестак, кітайскія войскі, атрымаўшы падмацаванне, адважылі атрымаць у Амою павіны. Японскія адступілі ў Цзянтоу (на паўночны ўсход ад Амоя).

НАЛЕТЫ ЯПОНСКАІ АВІАЦЫ

ХАНЬКОУ, 12 мая. (БЕЛТА). Учора 21 японскі самалёт бамбардыраваў усходнія вайлокі г. Кантона. Разбурана многа дэмаў. Забіта і пляка паранена 35 жыхараў.

ЛОНДАН, 13 мая. (БЕЛТА). Газета «Дэйлі Экспрэс» паведамыла, што звыш 100 японскіх самалётаў 100 гадзін бевушына бамбардыравалі Сючжоу. 12 мая ў рэзультате 12 японскіх налётаў у горадзе налічвалася 380 забітых і 558 раненых грамадзян.

НА ПЛЕНУМЕ СІОУЗА СОВЕЦІХ ПІСЬМЕННІКАЎ БССР

3 10 мая ў Доме пісьменнікаў (гор. Менск) праводзіць свае работы чарговае пленум саюза савецкіх пісьменнікаў БССР.

12 і 13 мая ўдзельнікі пленума заслухалі творчыя даклады аб канкрэтных творах.

13 і 14 мая па ўсіх гэтых дакладах адбыліся спрэчкі.

Удзельнікі пленума з удзямам і радасцю ў прынятай тэлеграме вітаюць народнага паэта Казакстана Дзіамбула ў сувязі з 75-годдзем яго творчай дзейнасці. Аднадушна прынят тэкст алкава на пісьмо калгаснікаў калгаса імя Чапаева (УССР).

Учора на вачэрнім пасяджэнні пленума з прамоваю аб задачах пісьменнікаў у часе падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет БССР выступіў дэлегат Вярхоўнага Савета СССР, выконваючы абавязкі старшыні ЦВК БССР тав. Наталевіч. Завым беларускія, рускія і ўкраінскія савецкія паэты чыталі свае творы, прысвечаныя Сталінскай Канстытуцыі і правальнай народнаў вялікаму Сталіну.

Сёння — апошні дзень работы пленума.

ТРЭЦІЯ ПАРТКАНФЭРЭНЦЫЯ СТАЛІНСКАГА РАЕНА

17 мая ў 7 гадзін веча ў памяшканні Дома партызанаў, у вялікай зале (гор. вул. К. Маркса і Энгельса) адбылася трэцяя партыйная канферэнцыя Сталінскага раёна.

Выдача мандатаў будзе праводзіцца 16 мая з 10 гадзін раніцы да 5 гадзін веча і з 7 да 11 гадзін веча, а 17 мая — з 10 гадзін раніцы да 4 гадзін дня ў Сталінскім РК КП(б)Б.

В. а. сакратара Сталінскага РК КП(б)Б, СМОЛЯР.

ТРЭЦІЯ ПАРТКАНФЭРЭНЦЫЯ КАГАНОЎІЦКАГА РАЕНА

16 мая ў 6 гадзін веча ў памяшканні клуба імя Сталіна (гор. Інтэрнацыянальнай і Комсомольскай) адбылася трэцяя партыйная канферэнцыя Кагановіцкага раёна.

Папярэдняя выдача чаровых пасведчанняў дэлегатам будзе праводзіцца ў памяшканні райкома КП(б)Б 15 мая з 1 гадзін дня да 10 гадзін веча і 16 мая — з 10 гадзін раніцы да 4 гадзін дня (пакой IV, 1 паверх).

В. а. сакратара Кагановіцкага горрайкома КП(б)Б САВІЦКІ.

Намесні адзнага рэдактара І. М. АФЕНГЕЙМ.

| | | |
|---|--------|-------------------|
| Белдзяржтэатр оперы і балета | 15 мая | ЦХІ ДОН |
| Кіно «Чырвоная зорка» | | КАНЦЫРГНА |
| Кіно «Пролетарыяў» | | ПАПАНІНІ |
| Гукавы кіноапарат «Інтэрнацыянаў» | | ШУК-АЛНКІ ІШЧАСІЯ |
| Кіно «Спартак» | | АПОШНІ МАСКАРАД |
| Дзіцячы кіноапарат | | |
| 1. Паветраны прылётаў, 2. Прылётаў Пётрушкі, 3. «Пілотеры» № 3. | | |
| Кіноапарат «Навіны дня» | | |
| 1. Прылётаў парад у Маскву, 2. «Звездочка». | | |

Электраінтэр'ю і Цэнтральны Дом тэхніі

у памяшканні Цэнтральнага дома тэхніі (Комсомольскай, 27)

3 16 МАЯ ПРАВОДЗІЦЦА

ЦЫКЛ ЛЕКЦЫЙ

на пытанніях аканоміі электраэнергій, паліпшання асаіснасці для спецыяльна-аэлектрыкаў г. Менска КЛАД ЛЕКЦЫЙ — У АСПІТАХ. Наведзены лектар работнік электраапаратаў прадырэктару абававана.

ЭЛЕКТРАІНТЭР'Ю, ЦЭНТРАЛЬНЫ ДОМ ТЭХНІІ.

З АПОШНЯЙ ПОШТЫ

ЗЛОБСТВУЮЧЫ ФЕЛЬЕТАНІСТ

Рэдакцыя мехаваскай раёгазеты «Сталінскі зяблік», напівна, рашыла ўбагаціць сваю зусім бедную тэматыку ампічасмама на старонках газеты матэрыялу. 24 красавіка за подпісам нейкага Міндзіна а з'яўляецца записка «Дармадзец» а з'яўляецца — «Замест фельетона». Гэта пісанна дабіла не з'яўляецца ўзорам фельетонага майстэрства, здаровага сэнсу і элементарнай пісьменнасці.

У гэтым, з дазволу сказаць, літаратурным творы Міндзіна за адпраўлены пункт бярэ аднаго з героюў «Мёртвых душ» Гогаля—Сабакевіча, алкава, хто ён такі, што ён рабіў, яго схілінасць да абжорства і парываўся з ім савецкіх людзей — трактарыстаў сацыялістычных плугаў.

Які наглы палквіў узводзіць злобствуючы пісак на савецкіх трактарыстаў!

Гэты гора-фельетаніст знайшоў, бацьчы, аглуную рысу паміж Сабакевічам і трактарыстамі т. Сенькіным і Барковым у тым,

«што яны маюць схілінасць абжорства...»

У чым справа? Трактарысты т. Барковіч і Сенькін закупілі або атрымалі ад калгаса, аб гэтым меркаваць не будзем, 38 кгт. мяса і 10 пулоў бульбы. З гэтага факта злобствуючы фельетаніст з мехаваскай раёгазеты робіць недапушчальны, на сутнасці антысавецкі выглад, заўважэнне:

«Цяпер падумаіце, дарогі чытач, ці выгодна калгасу трымаць такіх дармадэцаў?»

Чытач не толькі думае, але абурена тым, што на старонкі раённай газеты трапіў такі пасквіл на нашых савецкіх трактарыстаў.

МІЖНАРОДНЫ АГЛЯД

Я. ВІКТАРАЎ

Капіталістычны свет жыве пад знакам усё нарастаючай фашысцкай агрэсіі, не сустракаючы адпору з боку так званых мірных буржуазна-дэмакратычных дзяржаў. Тым значнальней і значней магутныя выступленні народных мас супроць фашысцкіх падзільчыцкай вайны, якім азнаменаваліся першамайскія дні за рубяжом.

Увесь сусветны рух ападуўна адзінаццёў, што ў гэтым годзе першамайскія выступленні працоўных мас па колькасці ўдзельнікаў і па баявому характары пераўзыходзілі дэманстрацыі мінулых год. Працоўныя масы дэманстравалі сваю волю да міру, сваю волю да барацьбы супроць фашызма пад сцягам алкавага антыфашысцкага народнага фронту.

Рабочы клас — гаспадар лёсу мільянаў — ішчэ не сказаў апашняе апашняе слова. Не сказаў яго і народы, не маючыя ні фашызма, ні вайны (Г. Дзімітраў). Першамайскія дэманстрацыі паказалі, як прагучыць гэтыя слова; першамайскія дэманстрацыі паказалі, што сілы барацьбы супроць фашызма і вайны растуць ва ўсім свеце і ўсё больш гучна і больш упэўнена заяўляюць аб сваім існаванні.

Гэтыя сілы — саюзнікі СССР у барацьбе за мір, магутныя і верныя саюзнікі. Актualьней, чым калі-небудзь, гучаць зараз словы таварыша Сталіна: «Трэба ўзмацніць і ўмацаваць ітэрнацыянальную пралетарскія сувязі рабочага класа СССР з рабочымі класамі буржуазных краін; трэба арганізаваць палітычную дапамогу рабочага класа буржуазных краін рабочаму класу нашай краіны на выпадку ваеннага нападу на нашу краіну, роўна як арганізаваць усялякую дапамогу рабочага класа нашай краіны рабочаму класу буржуазных краін...»

Першамайскія дэманстрацыі народных мас былі адказам не толькі фашысцкім палітычым вайны, але і тым іх фактычным пасобнікам, які палітыкай патурання ствараў для агрэсараў атмасферу беспараднасці, якая ад палітыкі патурання пераходзіць да метадаў адкрытага аг